

# Эрас у беларускай традыцыйнай культуры

Уладзімір Лобач

*The article is dedicated to sexual symbolism and relations in the Belarusian traditional culture of the 19th - early 20th centuries.*

*Analyzing a great number of ethnographical and folkloristic sources, the author investigates peculiarities of the sexual culture and symbolism in the Belarusian ethnic community of the 19th - early 20th centuries. Special attention is paid to erotic components in the youth subculture of the Belarusians; sexual motivations in wedding and birth rites as well as everyday life stereotypes of sexual relations are characterized.*

За апошня 200 гадоў свет пабачылі тысячи доследаў, прысвячаных розным аспектам беларускай традыцыйнай культуры. У навуковы зварот уведзены велізарны аб'ём інфармацыі, асэнсаванне і аналіз якой яшчэ далёка не скончаны, бо значная частка навуковых прац з'яўляеца апісальна па хараکтары (у большасці гэта датычыць этнографаў XIX—п.XX стст., але ў пэўнай ступені і савецкіх/постсавецкіх даследчыкаў) і вылучаеца »неразуменнем унутранай логікі традыцыйнай культуры, яе семантыкі і функцыянальнага прызначэння, калі ўсё перакладаецца ў прыблізную адэкватнасць на мову сучаснае культурнае свядомасці« [1, 5]. »Заангажаванасць« даследчыка ідэалагемамі той ці іншай эпохі неадменна выяўлялася ў выбары прыярытэтных кірункаў даследавання, г.зн. штучным вылучэнні »больш каштоўных« і »менш (ці зусім не-) каштоўных« кампанентаў народнай культуры. Так, не цяжка заўважыць, што калі ў XIX – п. XX стст. пераважалі тэмы, звязаныя з духоўнай спадчынай беларусаў (міфалогія, вераванні, фальклор, абрадавасць), а доследы матэрыйальной культуры былі адзінкамі, дык у савецкія часы (асабліва ў 1950-1980 гг.) сітуацыя мяняеца на зваротную. Згодна матэрыйалістычнага вырашэння »асноўнага пытання філасофії«, надзвычайнную каштоўнасць для беларускай этнаграфіі набываюць, вобразна кажучы, сялянскія хаты, пуні ды гумны, а таксама аблавухі, жбаны ды сохі, прычым толькі ў кантэксце іх непасрэднай функцыянальнай прызначанасці ды канструктыўных асаблівасцяў. У постсавецкі час (калі нават мяняеца найменне навукі з »этнаграфіі« на »этналогію«, што нібыта мусіць сведчыць пра яе якасную метадалагічную трансфармацилю), акцэнтаваны даследчыцкай увагі на духоўных феноменах народнай культуры ёсць ужо не столькі вынікам захаплення »паганскай экзотыкай«, як гэта было ў XIX ст., колькі запозненым пошукам уласнай этна-нацыянальнай самаідэнтычнасці, што рассыпана ў сімвалах, архетыпах і стэрэатыпах традыцыйнай культуры.

Дзеля справядлівасці трэба зацеміць, што практычна ва ўсе часы паступальний з'яўлялася праца беларускіх фалькларыстаў, якія сістэматызавалі, кла-

сіфікавалі і ўвялі ў навуковы зварот велізарны, нават па сусветных мерках, аб'ём беларускага фальклору (серыя »Беларуская народная творчасць« ды паасобныя зборнікі). Аднак гэта тытанічна праца перадусім дала навуковы плён антраполагам суседніх краін, як архаічны і унікальны матэрыял для разнастайных рэканструкцыяў, і засталася на доўгі час »рэччу ў сабе« для беларускіх даследчыкаў.

Але пра які перыяд развіцця беларускай этнографіі не вялася б гаворка, заўсёдна табуяванай, »непрыстойнай«, а адсюль як бы неіснуючай, з'яўлялася тэма сексуальных адносінай (сексуальнасці і эратызму) у традыцыйнай культуры. Унутраная »цэнзура« даследчыкаў адносна міжполавых дачыненняў, эратычна-сексуальнага сімвалізму ў фальклоры і абрарадавасці мела грунтам абсалютна іншы тып ментальнасці і светапоглядных арыенціраў, харектэрны для прадстаўніка індустрыйнага (гарадскага) грамадства і радыкальна адрозны ад светаўспрыяния чалавека традыцыйнай (архаічнай) супольнасці. »Для сучаснай свядомасці фізіялагічны акт (харчаванне, полавы акт і г.д.) – гэта звычайны арганічны працэс... Але для »прымітыўнага« чалавека падобны досвед ніколі не расцэніваўся як толькі фізіялагічны. Ён быў ці мог стаць для яго нейкай »таямніцай«, далучэннем да святарнага« [2, 19].

Інтymізацыя сексуальнасці і жорсткі сацыяльны кантроль над яе знешнімі праявамі ў буржуазным грамадстве прывялі да таго, што »старажытныя сялянскія звычайі сталі ў Новы час праблематычнымі, іх пачалі адмаўляць, асуджаць ці саромецца...« [3, 142]. Так, напрыклад, практична ўсе беларускія этнографы XIX – п. XX стст. »апускалі« абрарад »пакладання маладых« ці »каморы« у апісанні традыцыйнага вяселля, не прыводзілі адпаведных фальклорных блокаў. Матывацыя была прыблізна падобная тлумачэнням А. Багдановіча адносна »каморнай песні«, якую ён свядома не прывёў у тэксле »з-за яе суцэльна нецэнзурнага зместу« [4; 302]. Дыскрымінацыя »вясковага інтymу« да таго ж актыўна праводзілася з боку хрысціянскай царквы, прадстаўнікі якой, нават працуячы на »ніве этнографіі«, усе абрады з элементамі эротыкі характарызavalі як скрайне грахоўныя і негатыўныя. Так, попацкі праваслаўны святар І. Блюздзінскі ў 1872 г. назваў »Жаніцьбу Цярэшкі« гульней »цёмнай і гранічна амаральнай« [5, 69]. Да таго ж сам пазітыўісцікі характар даследаванняў у першую чаргу звяртаў увагу на больш архаічныя, »рэльефныя« праявы традыцыйнай культуры беларусаў (міфалогія, каляндарныя святы, чарадзейства і да т.п.), якія разглядаліся як непасрэдна звязаныя з дахрысціянскай эпохай і адсюль унікальныя ў параянні з традыцыямі суседніх народаў: »Паўсюль у Расіі яшчэ захоўваюцца... рэшткі паганскіх культавай і вераніяў. Але беларусу ў гэтых адносінах бяспрэчна належыць першынства« [6, 158]. З другога боку, традыцыйная (фальклорная) супольнасць, з'яўляючыся самадастатковай і адасобленай у культурным плане, не прадугледжвала наладжванне інфармацыйнага дыялогу з іншымі сацыяльнымі пластамі грамадства. Кантакты з вёскай ад веку ініцыяваліся звонку і не заўсёды знаходзілі адэкватны водгук, што стварала пэўныя цяжкасці і для даследчыкаў-этнографаў: »Сарамлівасць і недавер сялян перашкаджаюць пранікнуць ва ўсе тайны хатняга і сямейнага іх быту« [7, 75]. Адсюль, напрыклад, колькасць »каморных песняў«, зафіксаваная даследчыкамі, у параянні з песнямі, што суправаджалі іншыя этапы вяселля, абсалютна мізэрная, бо сама прысутнасць »чужога« пры »пакладзінах маладых« выглядала, мякка кажучы, недарэчнасцю. Тоэ ж датычыцца і т. зв. »брахлівых«,

»тлустых« песняў радзіннага рытуалу, зафіксаваць якія »па-за падзеяй« значна цяжэй, чым каляндарна-абрадавыя спевы. Пазначаныя акалічнасці прыводзілі да стварэння скажонага вобразу беларусаў, дзе праз свае святы, фальклор і ча-раўніцтва яны лічыліся ледзь не роднымі ўнукамі Усяслава Чарадзея, а ў сферы сексу ды эротыкі выглядалі недаразвітымі цельпукамі. Прычым, гэткага скажэння не пазбягалі ў сваіх меркаваннях і такія буйнейшыя этнографы як Е.Раманаў: »Трэба заўважыць, што ў сялянскіх хлопцаў і дзяўчат полавае пачуццё развіта слаба« [4, 342]. Невыпадкова, што і этнографічныя матэрыялы, якія характарызуюць сексуальны (эратачны) аспект традыцыйнай беларускай культуры, сустрэкаюцца ў даследаваннях дарэвалюцыйнага часу з большага фрагментарна і спарадычна [8]. Варта адзначыць, што гэтая »забароненая« тэма непараўнальная лепей вывучаецца этнографамі і фалькларыстамі Расіі, Украіны і інш. славянскіх краін. Яшчэ ў 1872 г. у Жэневе выйшаў зборнік вядомага рускага фалькларыста А.Афанасьевіча »Народныя рускія казкі не для друку« (болей вядомыя як »запаветныя казкі«) [9; 3]. У к. XIX – п. XX ст. у Нямеччыне і Францыі выходзілі спецыяльныя навуковыя выданні, у якіх друкаваліся этнографічныя і фальклорныя матэрыялы па сексуальных паводзінах народаў свету, у прыватнасці і славянскіх народаў: »Anthropophyteia« і »Kruptadia«. У рэдкалегію »Anthropophyteia« ўваходзілі тагачасныя гранды этнографіі, сексалогіі і псіхалогіі: Ф.Боас, І.Блох, З.Фрэйд [10, 308].

Аднак, на жаль, сярод серба-лужыцкіх, польскіх, рускіх, сербскіх, славенскіх, чэшскіх, украінскіх і славацкіх матэрыялаў беларуская фактура на гэтую тэму адсутнічала [10, 309].

У савецкі час адзіная мэтанакіраваная спроба разбурыць маўчанне вакол »саромнай« тэматыкі была прадпрынятая У.Баршчэўскім у 1928 г. У сваім артыкуле »З гісторыі фалактанізму« аўтар даследаваў рэшткі фалічнага культу на Беларусі, праводзячы пры гэтым шырокія гісторыка-культурныя паралелі з іншымі індаеўрапейскімі народамі [11]. Эратычная сімволіка паўночна-беларускага вяселля разглядалася і ў працы А.Шлюбскага [12]. Аднак ужо ў 30-я гады пад час барацьбы з т.зв. »нацдэмамі« ўсе »неправільныя« этнографы былі рэпрэсаваныя, а тэмы іх доследаў згорнутыя на дзесяцігоддзі. Так, быў расстраляны М.Мялеўшак (першы даследаваў культ камяння на Беларусі), у 1941 г. на лесараспрацоўках памёр А.Шлюбскі, дагэтуль застаўся невядомы лёс У.Баршчэўскага [13, 274]. У паваенны час ужо адныя прынцыпы »савецкае маралі« выключалі магчымасць даследавання эратычнага коду традыцыйнай культуры. Словы »секс«, »сексуальнасць«, »эротыка« практична з'яўляліся сінонімамі скрайнія (жывёльнае) распусты, пажадлівасці, пахабства ды псіхалагічных вычварэнняў на гэтай глебе. Паказальна, што нават у акадэмічным выданні »Этнографія Беларусі. Энцыклапедыя« (Мн., 1989) адсутнічае вызначэнне такой дысцыпліны, як »этнасексалогія«. Вялізны досвед заходніх еўрапейскіх ды амерыканскіх даследчыкаў у гэтай галіне, увасоблены ў сотнях манаграфіяў [3, 305-316], папрост ігнараваўся. У выданнях беларускага фальклору »саромнай« выразы ці слова часцяком прапускаліся ці замяняліся »чытэльнымі«, што ламала сэнс, сімволіку і рытміку аўтэнтычных тэкстаў. Шэраг фальклорных твораў эратычнага зместу ўсё ж трапляў на старонкі друку. Аднак парадокс заключаецца ў tym, што большая частка з іх была »прапушчаная« укладальнікамі як бяскрыўдная толькі па прычыне поўнага не-

разумення семантыкі гэтых тэкстаў з боку »вучоных мужоў«. Так, напрыклад, цытуючы вясельную песню т.зв. »грыбнога сюжэту«, дзе грыб сімвалізуе жаніха і ягоны актыўны пачатақ, М.Нікольскі робіць выснову, што падобныя матывы сведчаць пра з'яўленне такіх песняў у эпоху матрыярхату, калі вырашальную ролю ў гаспадарцы людей адыгрывала збіральніцтва [14, 61]. Кіруючыся такой »літаральнай« логікай доследу, трэба будзе прызнаць і тое, што ў даўніну беларусы жылі з залатых радовішчаў, бо ў каляднай песні гаспадар наважвае ў сваёй святліцы »трыццаць пудаў і чатыры« чыстага золата. У падобную семантычную »пастку« трапляе і М.Грынблат, характарызуючы радзінную паэзію. Адзначыўшы, што частка песняў, прысвечаных узаемаадносінам кума й кумы – фрывальныя, даследчык сцвярдждае, што большасць з іх носіць »бязвінны« характар і распавядзе пра сяброўскія, прыязныя адносіны, што выяўляеца ў частаванні кумам кумы гарэшкамі, жывой (свежай) рыбкой [15, 28]. Напэўна, М.Грынблат недастатковая быў знаёмы з рознымі жанрамі беларускага фальклору, іначай нават простае апісанне гарэха ў загадцы (»Тонка стоя, слаба віся, сам касматы, кончык лысы« [16, 245]) выклікала б сумніў у »бязвіннасці« падобных пачастункаў, тым больш у кантэксле радзіннага рытуалу.

Рэзкія выключэнні з правілаў, калі даследчыкі, хоць і тэзісна, але пазначалі прысутнасць ератычнае кампаненты ў традыцыйнай культуры [17], не маглі разбурыць стэрэатып пра скрайнюю »цнатлівасць« і антысексуальнасць беларусаў на тле іх бязмернае працавітасці, кемлівасці і адухоўленасці. Сам вобраз Беларусі, як »рэспублікі-партызанкі«, культиваваны ў масавай свядомасці ў паваенны час, ужо па сваім вызначэнні не прадугледжваў анікіх ератычных кантэкстаў, што цалкам лагічна магло прыводзіць старонняга этнолага і інтэрпрэтатора беларускай культуры да высновы аб »маўклівым пачкаванні«, як адзіным механізме самаўзнаўлення беларускага этнасу.

На вялікі жаль, і ў постсавецкі час зрухаў у даследаванні традыцыйнай эротыкі практична не адбылося. Можна прыгадаць толькі асобныя працы, дзе прааналізаваныя тыя ці іншыя сегменты народнай культуры ератычнага зместу [18]. Пазначаная акалічнасць тым больш скрушная, што навукоўцы суседніх краін, да прыкладу Расіі, зрабілі значна больш у распрацоўцы гэтай тэмы [19].

Між тым, даследаванне ўсяго комплексу міжполавых адносінай у традыцыйным грамадстве не ёсць самамэтай, праявай адпаведнай »заклапочанасці« даследчыка сексалагічнай кваліфікацыі. Перадусім, размова ідзе пра шырокую сацыя-культурную значнасць гэтай праблемы. »Чалавечую сексуальнасць нельга зразумець па-за грамадствам і культурай. Нагэтулькі слушнае і зваротнае: немагчыма зразумець лад жыцця грамадства, не ведаючы асаблівасцяў сексуальных паводзінаў складаючых яго індывідаў і таго, як гэтая паводзіны і самі полавыя адрозненні асэнсоўваюцца і сімвалізуюцца ў культуры« [3, 34-35]. У сучасным беларускім грамадстве, дзе цалкам згублены »вопыт свяшчэннага полавага жыцця« (М.Эліадэ), маральна-каштоўнасць арыенцыі размытая, а сексуальнасць падчас ёсць глебай для разнастайных комплексаў непаўнавартасці і вычварэнняў, якія трывала падмацоўваюцца мас-эротыкай і порна (прадуктам не духоўнасці ў сферы інтымнага, а цынічнага камерцыйнага разліку), вывучэнне і рэактуалізацыя традыцыйнага досведу ў галіне сексуальных паводзінаў набывае не толькі навукова-мемарыяльнае, але і шырокое грамадскае значэнне.

Такім чынам, асноўная мэта нашага даследавання палягае ў тым, каб зразумець, як грамадскія адносіны і беларуская традыцыйная культура ў цэлым фармуюць і відазмяняюць узаемадачыненні полаў, улучаючы іх эратычныя рэакцыі. У якасці прадметных задач неабходна пазначыць аналіз сексуальных паводзінаў розных полаў/зроставых груп, характарыстыку полавага (эратачнага) сімвалізму і вылучэнне ў рытуальнай прасторы традыцыйной культуры беларусаў локусаў найбольш насычаных эратычным зместам.

У якасці крыніцаў даследавання выступае практычна ўвесь корпус аўтэнтычных фальклорных тэкстаў, а таксама этнаграфічныя матэрыялы, зафіксаваныя на этнічнай беларускай прасторы пераважна ў XIX – п.ХХ ст.

### Эрот, Чалавек і Космас

У большасці міфалагічных сістэмаў народаў свету чалавечая сексуальная энергія ёсьць адпаведнікам касмічнай энергіі сатварэння, што з'яўляецца прычынай усяго існага. »Адпаведна старажытна індыйскім веранням, »жаданне« было першаснай касмаганічнай сілай, стварыўшай сусвет. »Брыхадараньяка ўпанішада«, напісаная ў VI-VII стст. да н.э., прыпадабняе чалавека, спасцігаючага вышэйшы духоўны пачатак, мужу, перабываючаму ў абдымках любімай жонкі» [20, 66]. Паказальна, што Эрот, бог любові ў Старажытнай Грэцыі, з'яўляўся адным з чатырох касмаганічных першапачаткаў, побач з Хаосам, Геяй і Тартарам [21, 668]. Адна з версій паходжання Эрота сцвярджае, што ён вылупіўся з Сусветнага яйка і быў першым з багоў, паколькі без яго ніхто не можа нарадзіцца [22, 40]. Земляробства з неадменнасцю прыроднага колазвароту, якое з'яўлялася асноўным гаспадарчым грунтам жыццядзейнасці архаічных народаў, толькі ўмацоўвала веру тагачаснага чалавека ў прынцыповую ідэнтычнасць цыклаў чалавечага і прыроднага жыцця: аплодненне – сяўба, цяжарнасць – насенне ў зямлі, нараджэнне – узыход парасткаў, жыццё – вегетацыя, смерть – жніві\*. Але ў паралельні з культурай збіральнікаў, земляроб ужо значна бліжэйшы да багоў, нароўні з імі ўдзельнічае ў быцці Космасу, бо і жыта, ўкінуатае ім у Зямлю, і дождж, праліты на Яе Небам, ёсьць сакральным актам зачацця.

»Адкрыццё земляробства карэнным чынам пераўтварае не толькі эканамічны лад жыцця першбытнага чалавека, але, перш за ўсё, ягоную эканоміку свяшчэннага. Іншыя рэлігійныя сілы пачынаюць адыгрываць сваю ролю: сексуальнаянасць, урадлівасць, міфалогія жанчыны і Зямлі... Рэлігійны вопыт становіцца больш канкрэтным, больш цесна злучаным з Жыццём« [2, 81]. Такім чынам, полавыя адносіны набываюць падкрэслена »адкрыты« Космасу, рытуальныя характар. »Амаль ва ўсіх народных святах, ва ўсіх памятных днях сельскагаспадарчага года звяртае на сябе ўвагу прысутнасць звычаяў, так і ці інакш датычных узаемадносінаў полаў (мы іх умоўна называем эратычнымі): гэта любоўная магія, блізкія да яе па мэтах варожбы, гульні маладзі з адценнем філіту, гульнёвае суперніцтва: барацьба полаў, фалічныя абраады і гульні, абраадавы травестызм, рытуальная імітацыя сватаўства і вяселля..., магічнага ўздзеяння Эраса на ўрадлівасць па-

\* Параўнай вобраз смертаноснай бітвы на Нямізе (1067 г.) як жніва ў »Слове аб палку Ігаравым«: »На Немізъ снопы стелютъ головами« [23, 63] і вобраз жніва ў беларускім фальклоры: »У нас сягоння вайна была: Ўсё поле звязвалі, Да пану жыта пажалі...« [24, 386]/

лёў (двухбаковая сувязь плоднасці і жаночай фертыльнасці), элементы культа бостваў плоднасці» [25, 48].

Хрысціянства, як пануючая ідэалогія Сярэднявечча, прадпрыняла рашучы наступ на партнёрскія, інттымныя ўзаемаадносіны Чалавека і Прыроды: »Разбурыўшы паганскі анімізм, хрысціянства адчыніла псіхагалічную магчымасць эксплуатаваць прыроду ў духу абыякавасці... Хрысціянства не толькі ўсталявала дуалізм чалавека і прыроды, але і настаяла на tym, што воля Божая менавіта такая, каб чалавек эксплуатаваў прыроду дзеля сваіх мэтаў« [26, 139]. Праявы пачуццёвага, цялеснага, эратычнага і смехавага лічыліся грахоўнымі і выразна супрацьпастаўляліся духоўнаму пачатку ў чалавеку. »Афіцыйная хрысціянская мараль была аскетычнай і антысексуальнай, асуджаючы не толькі »пожадзь«, але і індывідуальнае каханне, бо яно перашкаджае выкананню абавязкаў богабойнасці. Адзіным апраўданнем полавага жыцця лічыўся працяг роду ў рамках царкоўнага шлюбу, але і тут яно падпадала пільнай рэгламентацыі (забарона зносінаў пад час постаў і шматлікіх святаў, табуяванне нагаты, эратычнай тэхнікі і г.д.)« [3 135]. У традыцыйнай жа (пераважна аграрнай) супольнасці, дзе Зямля, як неаспрэчна жывая і адухоўленая субстанцыя, штогод губляла сваю цноту, цяжарала і нараджала, каб ізноў аднавіць сваю няўіннасць, і дзе людзі папрост не маглі быць староннімі назіральнікамі гэтых працэсаў, »полавае жыццё... носіць рытуальныя характар, а значыцца прыпадабняеца як касмічным з'явам (дажджам, аплодненнем), так і боскім актам (гіерагамі Неба і Зямлі)«. Адсюль і »шлюб набывае траістое значэнне: асабовае, сацыяльнае і касмічнае« [2, 106]. Хрысціянскі ж пастулат пра цнотнае запачацце, калі ў образе Багамацеры Маці і Дзевы зліваюцца ў адзінае, адлучаючы tym самым сімвал мацярынства і сімвал сексуальнасці» [3, 124], увогуле быў няўцяжны для сялян і жартоўна абыгрываўся ў сітуацыях, звязаных з пазашлюбнай цяжарнасцю: »І гэдак бывае, што дзеўку вецер надзымувае. Умоўнасць у вачох селяніна набывала і хрысціянскае вучэнне аб грахоўнасці (асабліва, калі ўлічыць, што фальклорны вобраз хрысціянскага пастыра – гэта скрайне амаральная асоба, пераступаючая праз усе, а праз дзесяты – празмерна – запаветы, нягледзячы на свой сан [27]: »Грэх у мех, а спасенне ў торбу; кто кажэ – грэх, таго ў морду« [28, 46]. Направер, маральныя прынцыпы таго ж вяскоўца, што жывіліся і цэмэнтаваліся тысячагодовай традыцыяй, менш за ўсё патрабавалі стымуляцыі з боку царквы.

Практычна адзінае, чаго за сотні гадоў дамаглося хрысціянства ў барацьбе з »татальнym паганствам« вёскі (передусім выяўленым ў светапоглядзе і ўсіх формах жыццядзейнасці, грунтаваных на ім), – гэта, не заўсёды суцэльная, дэномінацыя дахрысціянскіх традыцый. У пэўным сэнсе, хрысціянства падмацавала (легалізавала) традыцыю, далучыўшы да адвечных »аператараў« у сферы сакральнага сваіх прадстаўнікоў. І ў »любоўнай прысущы« п. XIX ст. побач з Сонцам і Маладзіком ужо Маці Божая дапамагае хлопцу (дзяўчыне »саедзініць любоў з любоўю«. Такім чынам, прынцыпы дзеяння і задачы »аператараў« засталіся толькі tymi ж, што і тысячу гадоў таму.

Характарызуючы каляндарную абрадавасць заходнегурэпейскага сялянства к. XIX – п. XX ст., С. Токараў вылучае два роды з'яў эратычнага плану. У першым выпадку, на думку даследчыка, абрадавая »Эротыка не слугуе староннім задачам,

а з'яўляеца самамэтай у кантэксце міжполавых чалавечых адносінаў. У другім – яе мэтай выступае »магічнае ўздзеянне на прыроду, імкненне падвысіць плоднасць глебы, павялічыць ураджай, прыплод скаціны...« [25, 99]. Аднак, падобны падзел ёсць праяваю мыслення сучаснага чалавека і не быў уласцівы для сістэмы архаічнага светапогляду, у якім усе элементы светабудовы і жыццядзейнасці былі ў той ці іншай ступені звязаны і ўзаемаўпывалі адно на адно, а сама Доля, давана чалавеку Богам, уяўлялася трыйадзінай: »А кумок стаіць, / Дзіцятка дзяржыць, / Ў бога долі просіць: / »А дай жа Божа, / Гэтamu дзіцяці / Тры долі шчаслівых: / I збажавую, / I грашавую, / I тую вясельную« [29, 314]. Таму, напрыклад, згуба нявестай цноты да шлюбу магла прывесці да драматычных вынікаў не толькі ў сацыяльным (канфлікт паміж родамі маладых), але і ў прыродным вымярэнні (няўрод, падзёж скаціны) [30, 337].

Аднак, эратычны змест традыцыйнай культуры далёка не вычэрпваецца сельскагаспадарчай і сямейнай сферай, паколькі ў міфалагічнай (постміфалагічнай) свядомасці »полавы акт – сіонім і правобраз усялякай дзейнасці, значэнне якой передаецца дзеясловам »рабіць« і які дапускае наяўнасць такіх элементаў, як актыўнасць, воля, магутнасць, улада...« [3, 95]. Спосаб выяўлення эратычнага ў культуры »фальклорнага« тыпу істотна розніцца ад сучасных прынцыпаў арганізацыі інфармацыі. У »вуснай« культуры ў інфармацыйных мэтах максімальная выкарыстоўваліся... падручныя сродкі. Прывроднаму і культурнаму атачэнню чалавека (элементам ландшафту, начынню, часткам жытла, ежы, адзежы і да т.п.) надаваўся знакавы хараکтар» [31, 11]. Паколькі ж »класіфікацыя па прыкмете мужчынскі/жаночы даволі хутка універсалізуецца, і пад яе пачынаюць падганяцца аб'екты, з'явы, дзеянні з сексуальнымі дачыненнямі, з полам і г.д. наўпрост ніяк не звязаныя« [32, 86], то магчымасць для сімвалічнага афармлення эратычных значэнняў была надзвычай шырокая. Так, да прыкладу, аналіз толькі вербальных сімвалаў у французскай мове выявіў больш за 1500 азначаючых полавы акт, калі 600 – азначаючых мужчынскі чэляс і амаль столькі ж – піхву (жаночае ўлонне) [3, 95]. Існуюць некаторыя універсальныя значэнні, агульныя для ўсіх народаў і моваў: чэляс і мужчынскі пачатак увогуле пазначаюцца падоўжанымі, цвёрдымі рэчамі, а ўлонне і жаночы пачатак – круглымі, авальнымі ці ўвагнутымі. Словы і метафоры, што азначаюць чэляс, пазначаюць актыўны суб'ектыўны пачатак, а таксама інструментальны сродак дзейнасці (прылады працы, музычныя інструменты, зброя). Насупраць, улонне часцей апісваецца як пасіўны пачатак, пустата, упадзіна: начынне, стойлішча, натуральная адтуліна (дзіра, яма) ці нейкая абмежаваная частка прасторы (пакой, крэпасць)« [3, 95].

Такім чынам, можна сцвярджаць, што эратычная нітка праходзіць праз усё семантычнае палатно традыцыйнай культуры. Аднак, апелюючы да сімвалаў »фальклорнай супольнасці« (як правіла, полісемантычных), даследчык – носбіт сучаснай свядомасці абавязаны ўлічваць канкрэтны культурны (рытуальны) кантэкст, бо менавіта ён і »агучвае« унутраны змест сімволікі. Так, напрыклад, калі ў сучаснага маладзёна сустрэча з прыгожай, аголенай жанчынай, якая летній ноччу збірае расу на лугавіне, хутчэй за ўсё выкліча эратычную рэакцыю з яскравым рамантычным адценнем, дык у ягонага равесніка з XIX ст. падобная сітуацыя напэўна вылілася б ў нежартоўны спалох, бо азначала б сустрэчу з ведзьмай. Гэдак сама як »рыба« ў радзінным фальклоры – не тая самая рыба, што

смажыцца на патэльні: »Касмічны сімвалізм дадае новае значэнне пэўнай рэчы ці дзеі, без таго, каб замахвацца на іх уласную непасрэдную значнасць« [2, 104]. Аналіз беларускіх фальклорных тэкстаў выяўляе наступную заканамернасць: тая ж самая сімволіка, якая апісвае міжполавыя дачыненні, мае як бы тры ўзроўні прачытання (ступені »празрыстасці«). Найменш »празрыстая« яна ў межах маладзёвай субкультуры; падчас пераходу з аднаго жыццёва-сацыяльнага статусу ў другі (вяселле), эратызм робіцца больш »адкрыты« і прачытваецца больш відаочна і, нарэшце, эратычна-сексуальная семантыка »дэшыфруецца« канчаткова ў акцэнтаваных, эмацыйна-смехавых формах падчас »Радзінаў«, калі эратычная сімволіка, агучаная ў песнях і жартах, ёсьць ні што іншае, як знакавае ўвасабленне ўласнага сексуальнага вопыту кожнага з прысутных без выключэння.

### Эротыка ў традыцыйнай маладзёвай субкультуре беларусаў

Нягледзячы на тое, што тэма міжполавых адносінаў асабліва актуалізуецца ў традыцыйнай культуре, пачынаючы з моманту дасягнення юнакамі і дзяўчатаамі полавай (біялагічнай; прыроднай) і сацыяльной (разумовай; гаспадарчай) спеласці, сексуальнаясці чалавека (як адна з праяў ягонай сацыяльнасці) дыягназуецца, рэгулюецца і праграмуецца ўжо адразу пасля ягонага нараджэння. Так, на Віцебшчыне лічылі, што калі радзілася дзяўчынка, то яе трэба »прыймаць« у мужчынскія нагавіцы і аваязкова бацькавы, каб яе любілі малыцы, а хлопчыка трэба »прыймаць« у жаночую кашулю і аваязкова ў кашулю маці, каб яго любілі дзеўкі« [12, 5]. Пупавіну трэба было пераразаць на адлегласці трох пальцаў ад перавязі [33, 327], што ва ўсходнеславянскай традыцыі мусіла засцерагчы ад адхіленняў у сексуальнай сферы. »Матывавалася гэта tym, што калі пупавіну адрезаць бліжэй, то ў хлопчыка полавы член будзе занадта кароткі, а дзяўчынка будзе вельмі пажадлівай [34, 264-265]. Падчас першага купання дзяўчынкі »у воду кідаюць гроши й жуковіну (пярсёнак), каб дзіця было багатае й шчаслівае ў пары. Тую воду пасля дзевачкі выліваюць на парогі, каб вышла замуж...« [35, 172]. Аднак карміць грудзямі падчас купання, асабліва хлопчыка, забаранялася, бо дзіця вырасце распусным [36, 129]. Каб гарантаваць дзіцяці фізічную прывабнасць у будучым, на Паддзвінні існаваў звычай купаць дзяўчынку першы раз у вадзе з дабаўленнем малака, каб яна была белая з твару, а хлопчыка – у вадзе з півам, каб ён быў моцным і прыгожым [12, 5]. Сімволіка піва (хмелю) найшырэй разгорнутая ў вясельнай абрадавасці, абыгрывалася і ў сітуацыі, калі дзіця мачылася ў купель падчас хросту – гэта азначала, што ўсе прысутныя »пап’юць піва« на ягоным вяселлі [37, 20].

Аднак, нягледзячы на пазначаныя заходы, што прадпрымаліся дарослымі з мэтай станоўча спраграмаваць жыццё нованараджаных, полавая ідэнтыфікацыя дзяцей наймалодшага веку была яшчэ няпэўнай. Гэта выяўлялася ў адсутнасці адрозненняў у адзенні (насілі даўгую сарочку), забавах і нават »бяспольм« найменні прадстаўнікоў гэтай узроставай групы: »немаўля«, »дзіця« – назоўнікі сярэдняга роду. Переход у группу падлеткаў (»блазнаты«, падшпаркаў) і сімвалічны акт полавай ідэнтыфікацыі адбываўся ў веку 6-8 гадоў: »Як блазнюком хлопчыку ці дзевачцы ўжэ шэсць-восем гадоў, то ўжэ сорам (вылучана мною. – У.Л.) ім хадзіць у вадной толькі сарочцы. Тады хлопцу даюць порткі, а дзевачцы спаднічку«

[35, 170]. Падлеткавы перыяд, які цягнуўся прыблізна да 14 год [38, 89], вылучаўся актыўнай сацыялізацыяй дзяцей у сферах »мужчынскай« і »жаноцкай« працы селяніна, што падкрэслівала іх полавую ідэнтычнасць. Забавы гэтага перыяду жыцця, як правіла, таксама падзяляюцца на гульні дзяўчынскі і хлопчыкавы. Гульні гэтая (»У шляхі«, »Куць...«, »Цот і лішка«, »У абчонкі« ды інш.) развівалі сілу, спрыт, увішнасць, вынослівасць і былі прасякнуты духам змагарства. Шэраг гульняў адлюстроўваў этнасацыяльную і сямейна-абрадавую спецыфіку тагачаснай вёскі (у »стараству«, »папа«, »цыганоў«, »У хрэсьбіны«, »У вяселле« і г.д.). Аднак гульні »сямейнага« плану яшчэ не неслі ў сабе ўсвядомленага эратычнага зместу, з'яўляючыся парадыйным капіяваннем паводзінаў дарослых.

Дасягненне шлюбнага ўзросту (паўналецця), што супадае з перыядам юнацтва (з 14-16 да 20-21 года), характарызавалася не толькі біялагічнай (полавай), але і псіхалагічнай, сацыяльнай спеласцю чалавека, якая выяўлялася ў шматлікіх дзеяннях (гульнях) абрадавага характару, уласцівых маладзёвай субкультуры (»з рытуальнага пункту гледжання фізіялагічная спеласць сама па сабе недастатковая ні для пераходу ў новы статус, ні нават для працягу рода« [31, 66]. Таму нават індывідуальным асаблівасцям полавага развіцця (безумоўным з бачышча фізіялогіі) у традыцыйнай культуры надавалася і сацыяльна-культурнае »гучанне«. »Раннє развіццё ў дзяўчынкі адных толькі грудзей гаворыць пра дзве акаўчынскі: а) што маці зачала такую дочку па-за шлюбам, б) што дачка не захавае дзявоцтва да шлюбу. Наадварот: ранняя спеласць дзяўчынкі паказвае, што яе дзявоцтва будзе тым больш працяглым, чым раней надышла сталасць. Агульнае раннє развіццё дзяўчынкі не спрыяле шлюбнаму жыццю такай жанчыны: яна не будзе любіць мужа, заўсёды будзе ў шлюбе пакутаваць і ніколі не народзіць даўгавечных дзяцей. У супрацьлегласць гэтаму познєе развіццё дзяўчынкі абяцае ў будучым добрую жонку, рухавую гаспадыню, але бяздзетную маці« [37, 47]. Такім чынам, перавага фізічнага пачатку над духоўным (прыроды над культурай) у развіцці дзяўчыны маркіравала яе акультурныя (амаральныя) паводзіны ў далейшым і падпарадкованаасць прыродным (не чалавечым) законам: »Калі ў дзве-вачкі-падшпарка вельмі хутка растуць цыцкі..., яна будзе вельмі падкай да мужчын, а затым хутка састарыцца, як грыб« [35, 171]. Празмерна »пышныя формы« у маладзёвым калектыве асацыяваліся з праявамі жывёльнага свету (паказальна, што дагэтуль у маладзёвым слэнгу г. Наваполацка непрапарцыйна вялікія грудзі пазначаюцца як »дойкі« ці »вымяя«), з'яўляліся аб'ектам жартаў і кпінаў і, у сваю чаргу, вымагалі »культурнай карэктроўкі«: »Мой жа ты тутулічка, / Прадай ты каровачку, / Купі мне шнурочак! / А з мяне мальцы смяюцца, / Што ў мяне сіські трасуцца. / А з мяне мальцы бурчаць, / Што ў мяне сіські тырчаць!« [5, 117-118]. Пры рэальнай »карэктроўцы«, як правіла, выкарыстоўвалі прыёмы кантагіёзнай магіі. »Калі дзяўчыне здаецца, што грудзі ў яе празмерна развітыя, і яна хоча іх зменшыць, трэба некалькі разоў змачыць іх вадою, у якой абмывалі нябожчыка« [37, 264]. Аднак, паколькі прыгожыя дзяўчочыя грудзі з'яўляліся не толькі прыкметай полавай спеласці, але і аб'ектам эратычных перажыванняў з боку хлопцаў (»з-за якіх любяць і за якія нібыта ненарокам хапаюцца« [35, 170], большасць магічных прадпісанняў датычылася менавіта іх »правільнага« росту. »Каб выклікаць рост грудзей, дзяўчынка павінна есці як мага часцей »паскрабошы«, бульбу, рэпу, бручку і інш. круглыя прадукты, сагрэўшы іх папярэдне за-

пазухай ля голага цела... Калі ж такімі сродкамі мэта не дасягаецца, дзяўчынка павінна прыкласці сабе да саскоў ці разнапольных шчанюкоў, ці кацяняты... Чым дружней смакталі шчынюкі і кацяняты, tym хутчэй дзяўчыну ўпрыгожаць высоція грудзі» [37, 47-48]. З гэтай жа мэтай прадпісвалася націраць грудзі хлапецкай шапкай [35, 170] ці, саджаючы хлеб у печ, скубануць »за кожным разам тройчы цеста з лапаты« і »палкнуць« пры гэтым [39, 308].

Аптымальны шлюбны ўзрост для дзяўчыны, калі »дзеўка была сама ў сабе« [4, 215], прадугледжваў адпаведнасць духоўнага (разумовага, культурнага) і фізічнага (прыроднага) развіцця: »Нявеста лічыцца спелаю, калі яе каса дарасла да паяса« [40, 306]. Каса (валасы) у дадзеным выпадку фігуруе менавіта як сімвалічнае азначэнне разумовага пачатку (падрабязней аб сувязі валасоў і разумовых здольнасцяў чалавека гл.: [41]).

Перыяд дзявоцтва адлюстраваны ў беларускім фальклоры расліннай сімволікай. Дзяўчына, якая дасягнула шлюбнага ўзросту і, адпаведна, далучаеца да маладзёвага калектыву, сімвалізуецца садовымі (ружа, яблыня, груша, чарэшня, вішня) і палявымі (каліна, рута, бяроза) дрэвамі і кветкамі ў стадыі свайго квітнення: »На гародзе да на пераходзе / Там цвіла рожа чырвоненъка, / Там хадзіла злічна паненка, / Злічна паненка, малада Аленка. / Яна тую рожу да сашчыпала, / Сашчыпала і вянок звіла, / Завіўши вянок, пайшла ў танок« [24, 221].

»Спеласць хлопца, як і дзяўчыны, таксама вызначалася цэлым шэрагам фактараў біялагічнага і культурнага кшталту: »Ён хлопец добры, здаровы і прыгожы, знае (вылучана мною. – У.Л.) усякае дзела рабіць і дзеўку-нявесту будзе любіць« [4, 216]. К 18 гадам хлопец мусіў выконваць практична ўсе гаспадарчыя (»мужчынскія«) работы, што з'яўлялася важнай перадумовай для стварэння ўласнай сям'і. Аднак, паколькі »культурнае будаўніцтва« чалавека завяршалася толькі з уступленнем яго ў шлюб, цнатлівасць хлопца выяўлялася ў пэўнай тэхналагічнай недасканаласці: »Цнатлівы мужчына не ўмее пацэліць каменем у цэль, не ўмее сячы сякераю па адным месцы« [40, 306]. Безумоўна, полавая спеласць з'яўлялася натуральным вызначальнікам пры дасягненні шлюбнага ўзросту (»яшчэ жанілка не дарасла« – пра фізіялагічна неразвітага хлопца), але ўлічвалася яна толькі ў кантэксле соцыя-культурных вартасцяў юнака. Калі ён характарызаваўся акультурнымі якасцямі (прыдуркаватасцю, няўмельствам, скрайнай неахайнасцю і да т.п.), то, нягледзячы на свой узрост, набліжаўся ў народнай свядомасці да ўзоруно дзіцяці (несамастойнага, няўмелага, не здольнага кантроліваць, сачыць за сабой) і аўтаматычна выключаўся з шлюбнай катэгорыі: »Што яго жаніць, калі ў яго са сракі ваніць?« [42, 8].

Паўнaleцце юнака сімвалічна судносілася з вегетацый хмелю, радзей барвінкам і рамонкам: » – Цяпер буду жаніціся. / На тычыне хмель развіўся, / на ніўцы ячмень ужо наліўся« [29, 159].

Перыяд знаходжання чалавека ў маладзёвым калектыве не мог быць занадта працяглым. »У народнай традыцыі ўсходніх славян пара паўнaleцця працягвалася ў сярэднім ад аднаго да пяці гадоў для абодвух полаў« [43, 234]. На працягу гэтага перыяду, характарызаванага вясковай грамадой як »гульня«, асноўнай задачай у межах маладзёвай групы з'яўлялася стварэнне патэнцыйных шлюбных пар пасродкам абрадавых гульняў і іншых формаў рытуальных (рытуалізаваных) паводзінаў. Бо »у кожнай канкрэтнай лакальнай традыцыі існавалі даволі

жорсткія ўзроставыя рамкі, у межах якіх прадпісвалася заключэнне шлюбу. У зваротным выпадку (асабліва пры выхадзе за верхнюю мяжу) чалавек патрапляў у катэгорыю выбіўшыхся з рытуму жыцця і ўжо таму сацыяльна непаўнавартасных людзей (перастаркі, бабылі і да т.п.)» [31, 65]. Аднак маладзёвай гульня мела значэнне не толькі ў «чалавечым», «гарызантальным» вымярэнні. «Гульня ў рытуальным кантэксце жыцця абшыннага калектыву міфалагізавала далучанасць маладзі да працэсаў стады маладосці космабілагічнага свету, чым абумоўлівалася як асаблівая роля яе рытуальных функцыяў у працоўным календары, так і спецыфіка ўнутрыгрупавога жыцця» [43, 235]. Невыпадкова менавіта абрадавыя дзеянні маладзі складалі матрыцу ўсіх асноўных рытуалаў гадавога кола: Калядаў, Масленіцы, Гукання Вясны, Зялёных святак, Купалля ды інш.

Паказальна, што сама слова «гульня», з першасным значэннем «спяванне са скокамі», мае верагоднае суднясенне з ст. інд. *»yájī«* (шанаваць бóstva) і грэцкім *»áylos«* (свяшчэнны) [44, 16]. Рытуальныя характеристар маладзёвых гульняў больш падрабязна праілюструем на прыкладзе «Жаніцьбы Цярэшкі» – унікальной абрадавай дзеі, бытаванне якой амаль выключна супадае з арэалам рассялення полацкіх крывічоў [5, 56].

Гульня рытуальнага зместу ў адрозненне ад гульні пабытовай, мае строгую суднесенасць з «міфалагічна напружанымі» кропкамі ў часе і просторы. «Як больш выдатная, нібы свяшчэнная, гульня гэтая (Жаніцьба Цярэшкі. – У.Л.) выконваецца даволі рэдка і выключна зімой, у дні гадавых святаў, як, напрыклад, Каляды, Новы год і загавенне перад вялікім постам...» [45, 99]. Непасрэдна «Жаніцьба» пачыналася апоўначы – у «нулявы» прамежак часу, які ў традыцыйнай беларускай культуры разглядаўся як найбольш аптымальны для камунікацыі з іншасветам (варожбы, замовы) і разнастайных магічных метамарфозаў.

Невыпадковым з'яўлялася і месца »ігрышча« – карчма, як памежная кропка ў прасторавай сістэме »свайго«/»чужогва« свету. Абрадавыя характеристар «Жаніцьбы» вынікае і з абавязковасці правядзення, і з »санкцыянявання« на яе правядзенне з боку дарослых: »Бацькі ніколі не ўмешваліся ў Цярэшку«, не забаранялі »жаніцьба Цярэшку«, наадварот, нават загадвалі гэта рабіць...» [5; 81]. Сам сюжэт »Жаніцьбы« у кантэксце зімовага сонцавароту, смерці старога светапарадку і стварэння новага, безумоўна набываў касмічнае гучанне. У гэтым сэнсе знакавымі з'яўляюцца найменні дзеючых асобраў, якія і заключаюць сімвалічны шлюб: »Дзед« і »Баба«. У беларускай традыцыі ў вобразе »Дзеда« (абагульненна – »Дзядоў«) фігуруюць Продкі, Бог, хатнік і шэраг іншых прадстаўнікоў сферы сакральнага (вядомы быў і паміナルны дзень »Бабы«, у гонар продкаў жаночага полу). Тому выкарыстанне гэтых вобразаў у тых ці іншых фальклорных сюжетах, збольшага, указвае на іх сімвалічнасць, суднесенасць са сферай »Боскага«.

Так, падчас Калядаў, ажыўленне »казы« і, адпаведна, нараджэнне новага светаладу было магчымае толькі праз пачастунак-ахвяру з боку гаспадароў і сімвалічныя полавыя акты »казы« з прадстаўніком сакральнай сферы – Дзедамі механошам: »Каб наша козанька / Ды наелася, / Пад механошу / Павалілася. / Ну-тка, механош, / Дуй казе ў нос. / Надзьмецца жыла, / Будзе каза жыва«, ці: »У нашага Дзеда / Такая жыла. / Такая жыла, / Каб каза жыва« [46, 317, 384].

Гэткі ж сімвалічны сэнс мае і »папіханне« казы дзедавымі кіям. Паколькі Кірыла Тураўскі да найбольш відавочных і »богамерзкіх« грахоў нашых продкаў

адносіё і »блуд со скотом« [47, 385], магчыма, пазначаны акт у дахрысціянскай абрадавасці мог насыць рэальны характар.

Дагэтуль канчаткова не высветленым застаецца сам вобраз »Цярэшкі«. Аднак, аналіз фальклорнага матэрыялу (Цярэшка, Цялешка, Цяльпешык – у беларускіх казках – драўляны хлопчык) і функцыяу »Цярэшкі« пад час »Жаніцьбы«, дазваляе пагадзіцца з думкай Г.Барташэвіч аб фалічным характеры гэтага персанажа [41, 86], паколькі слова »церэх« у беларускай мове азначае »таўкач« [48, 688], які, у сваю чаргу, фальклорнай традыцыяй адназначна трактуеца як сімвалічны займеннік эрагаванага дзетароднага органа мужчыны [32, 87-92]. У гэтай сувязі паказальна, што ў самым вядомым свяцілішчы Эрота, якое знаходзілася ў Феспіях, беатыцы ўшаноўвалі яго ў выглядзе простага фалічнага слупа, а Прыап, бог вытворчых сілаў зямлі, »узнік з грубых драўляных фалічных выявав, якія ствараліся для дыянісійскіх оргій« [22, 40, 50]. Бліжэйшым аналагам беларускаму Цярэшку можа мог быць і літоўскі Гонду (Gondu), апякун адносінай паміж малаўдымі людзьмі [49, 156].

На пачатку »Жаніцьбы« дзяўчата і хлопцы падзяляюцца на два шэрагі, прычым першыя становяцца з левага, а другія – з правага боку [5, 104], што сімвалізуе ў міфалагічным плане распад сусвету на дзве зыходныя кампаненты (ідэнтычны элемент рытуала прысутнічаў і на Купаллі, калі »ураднік« – кіраўнік абрадавай дзеі, разводзіў дзевак і мальцаў на два бакі перад скокамі цераз вогнішча [50, 227]. Аднак сама »Жаніцьба«, злучэнне пар, якім кіруюць абраныя з шэррагу жанатых »Бацька« і »Матка«, у тэкставым плане санкцыянуеца выключна Цярэшкам, які з'яўляецца ў выглядзе механошы (прыгадай механошу калянднага абыходу) і прыносіць кампаненты, неабходныя для заключэння шлюбу: »Цярэшка, чаху, чаху, / Што ў цябе ў мяху, ў мяху? / – І шпілечкі, іголачкі, / Залаты пярсцёначкі, / Ёлачкі ды палачкі, / Дзецкія забавачкі« [5, 110, № 15]. Колочыя, падоўжаныя предметы гэтага шлюбнага набору сімвалізуюць актыўныя мужчынскі пачатак, рэчы з адтулінай (мех, пярсцёнак, абаранак) – жаночы. Полавы сімвалізм гэтых рэчаў яскрава выяўляецца як у саміх »Цярэшках«, так і іншых фальклорных тэкстах. Да прыкладу, у вясельнай тэматыцы парваны мех азначае адсутнасць цноты ў нявесты: »Распароўся мех – і на бацьку грэх« [51, 146], а »голка« выступае ў якасці актыўнага фігуранта ў першую шлюбную ноч: »Швачка была наша Васька, / Вышила ўкруг падала / Тупой іглой без вушка / I чырвоным шоўкам.« [52, 709]. Зайздроснае ўмелства ў выкарыстанні сваёй »голкі« паказвае і »дзядулъка« цярэшковых прыпевак: »Дзед бабе кажух шыць, / Бабіна душа ныць. / Дзед бабе кажух пашыў, / Сем раз на начы прасіў« [5, 141, № 139]. Ідэнтычнае »прачытанне« мае і шпілька: »Прыбег Хвілька, забіў шпільку: Ax, Хвілька, харошая твая шпілька! Прыбягай паскарэй, забівай пакрапчэй« (загадка пра маслабойку) [53, 87]. Характэрна, што слова »хвіль« ва ўмоўнай мове (»Любецкі лемент«) жабракоў Магілёўскай губерні азначала менавіта мужчынскі чэляс [54, 131].

Тэма страты дзяўчынай цнатлівасці і, адпаведна, пераходу з дзявоцкага ў жаночы стан сімвалічна абыгryываеца на працягу ўсёй »Жаніцьбы«, выяўляючыся ў разнастайных сюжэтных вобразах. Найбольш тыповым з'яўляецца сюжэт з »патаўленнем« бабулькі дзедам: »Дзед бабу тапіць вядзець. / А баба крычыць, ня йдзець. / – Хай цябе кадук бярэць, / Як ты мне хвартух дзярэш!« [5, 140, 135]. »Як у касмалагічным, так і ў антрапалагічным планах пагружэнне ў Воды азначае

не канчатковае згасанне, а часовае вяртанне ў вобласць аморфнага, за якім ідзе сатварэнне новага жыцця ці »новага чалавека«, у залежнасці ад таго, ці вядзеца размова пра касмічнае, біялагічнае ці сатэрыялагічнае» [2, 83]. Разрыванне »дзедам« хвартуха, які ў народнай традыцыі сімвалізаваў жаночыя геніталіі, а ягоная наяўнасць (захаванасць) у дзяўчыны – яе цнатлівасць [32, 129-130], відавочна ўказвае на сексуальны харектар »патаўлення« »бабулькі«. Паказальна, што сам дзеяслоў »купашца« ўзыходзіць да індаеўрапейскага корана кір-са значэннем »кіпець, горача жадаць« [55; 29], а беларуская фальклорная традыцыя трактуе »намаканне« вянка, як страту дзяўчынай цноты [24, 221, № 187]. Невыпадкова ў народным сонніку тапіць каго-небудзь у чыстай вадзе – на яве прымушаць плачаць, засмучаць гэтага чалавека [56, 385]. »Небяспека«, што падсцерагае дзяўчыну, сімвалічна абыгryваеца ў »Цярэшках« рознапланавым чынам. Эратычная ж сімволіка, якою гэдак насычаныя прыпейкі »Жаніцьбы«, з'яўляюцца практычна »поўным наборам« шыфраў, што кадуюць сферу інтymных узаемадачыненняў паміж мужчынам і жанчынай у традыцыйнай культуры.

Аднак, у адрозненне ад вясельнага ці радзіннага фальклору, эратызм »Цярэшак« яшчэ не нагэтулькі »празрысты« і відавочны. Таму менавіта іх супастаўленне з іншымі жанрамі, перадусім з сямейна-абрадавымі песнямі, дапамагае »прачытаць« глыбока прыхаваны сэнс нібыта бяскрыўдных сітуацыяў: »Пайду я кароў даіць, / А за мной жа бык бяжыць. / Каб цябе каршун задраў, / Як жа ты мне хвартух парваў!« [5, 176, № 292]. Тэма, пазначаная сімволікай хвартуха (гл. вышэй) акцэнтуеца тут і вобразам ярага быка, убачыць якога ва сне – азначае нараджэнне сына, а ўдар ягонымі рагамі – тое, што на яве »чалавек дабіваеца да жанчыны« [56, 422]. Дашиблюныя полавыя зносіны, не санкцыянованыя вясельным рытуалам, атаясамліваліся з выхадам, »выпадзеннем« са сферы Культуры, уваходжаннем чалавека ў зону Прыводы, дзе ўчынкі і дзеяянні не рэгламентаваныя ніякімі нормамі: »Пападдзя пішанічку жала, / У полі заначавала. / У полі пад ёлкаю / З маладым Міколкаю« [5, 143, № 146]. Паколькі »яшчэ ў старажытнасці ў продкаў беларусаў елка з яе харектэрнымі шышкамі лічылася фалічным дрэвам« [15, 218], то начоўка дзяўчыны »у лесе, пад елкаю« мела ў народнай традыцыі адназначную дэшыфроўку. Так, радзіна маладога кіла з нецнатлівай нявесты наступным чынам: »Ці пад еллю спала? / Ці шышка ўпала? / Ці кароў дайла? / Ці на рог прабіла?« [52, 206, № 750].

Несумненны эратычны кантэкст мелі ў »Цярэшках« і разнастайныя аперациі з арэхамі: »Выйду, выйду ў агарод, / У дзявоцкі карагод, / Арэшкі шчыпаючы, / Дзядульку шукаючы, / Арэшкі цатуючы, / Дзядульку цалуючы« [5, 184, № 327]. Арэхі, якія сярод іншых »падарункаў« прыносяць Цярэшку, з'яўляюцца андрагінным (увасабляючым мужчынскі і жаночы пачатак адначасова) сімвалам, што і абыгryваеца ў фальклоры. Так, знешні выгляд арэхаў (»Па чатыры, па пяць, залупіўшыся вісяць« [57, 330] трывала судносцю іх з актыўным мужчынскім пачаткам, але полая структура, у якой нараджаеца ядро, збліжала іх з вобразам жаночага ўлоння. У Юраўскіх і Купальскіх песнях шырока прадстаўлены сюжэт, дзе арэх з ядром (»сярэдзінай«) ідэнтыфікуеца з дзявоцкасцю і супрацьпастаўляеца мужчынскому пачатку, сімвалізаванаму маналітным (без ядра) камянём. Адсюль збіраць, лушчыць, трушчыць арэхі – пазбаўляць дзяўчыну цнатлівасці. Так, у архаічнай абрадавай гульні »Яшчур« (выконвалася як і »Жаніцьба« на Ка-

ляды) апошні харкторызываўся наступнымі словамі: »Сядзіць, сядзіць яшчар! / У зялёнym крэсле, / У ласкавым кусце, / Гарэшыкі трушча. / Бяры сабе паненку, / Каторую хочаш« [44, 88]. Яшчэ больш выразна сімваліка арэха агучваецца ў «каморнай» песні вясельнага абрэду, якая ўхваляе »непарушанасць« нявесты да шлюбу: »А добра наша Манечка чыніла, чыніла, / Што не хадзіла ў цёмныя лясы ў арэшкі, арэшкі, / Не нарабіла сваёй радзіне насмешкі, насмешкі« [52, 196, № 708].

Тэма міжполавых дашлюбных адносінаў адлюстравана і ў »Цярэшках« з умоўнай назвай »Пайлa коніка ў вядрэ«, дзе конь выступае сімвалам мужчынска-га, а вядро з вадой – жаноцкага пачатку: »Пайлa коніка ў вядрэ, / Відзіла я рыбку на дне. / Смачная рыбачка карась, / Пацалуй, дзядулечка, хоць раз« [5, 248].

Больш празрыста гэты сюжэт агучваецца ў маладзёўым карагодным дыяло-зе падчас веснавых святкаванняў, які быў зафіксаваны на Гомельшчыне: »– Дзеў-ка-дзявіца, / Напой майго каня. У! / Напой майго каня, / – Ці ня будзеш ты мая? У! / Я не буду паіці / – Будзе мяне татка біці. У! [58, 132].

Параўнанне незамужнай дзяўчыны з напоўненым посудам прысутнічае і ў вясельным фальклоры (на запойнах – сватам): »Вазьміце яе, расціце яе, / Недарошчаную дзевачку. / Вазьміце яе, дапіце яе, / Залатую чараку« [59, 109]. Адсюль »рыбка на дне« фігуруе ў тэксце невыпадкова: »Так нікому не ўдалося, / Як мне, беднай сіраце: / З'ела рыбку-трапятушку – Трапечацца ў жывае« [60, 214, № 1414]. Паказальным з'яўлецца шырокая распаўсюджаны ў народзе выраз: »Ловіць рыбку« – адносна малых хлопчыкаў, што мочацца ў ложак, і тое, што тыя ж карась, лінь, акунь і шчупак паводле традыцыйнага сонніка азначаюць нараджэнне сына [56, 435-436].

Насычанасць маладзёвага фальклору эратычнай тэматыкай, безумоўна, не з'яўлецца праявай хваравітай зацыкленасці на сексуальнай глебе. Наадварот, прагаворванне ўсіх іпастасяў »тэмы« на сімвалічным узроўні, у абавязкова да-сціпнай жартоўнай ды іранічнай форме, стварала ў маладзёнаў уяўны (ці як прынята зараз – віртуальны) сексуальны вопыт, які разбураў мажлівія комплексы ў сферы рэальных міжполавых адносінаў і арганічна ўводзіў іх у пачуццё-цялесны свет »дарослага« жыцця значна лепей, чым сучасныя ўрокі сямейнай этикі, што ёсьць толькі спробай старэйшага пакалення навязаць ўласныя сексуальныя фобіі і неабазнанасць сваім нашчадкам.

Адной з формаў »пранікнення« у »дарослую« тэму з'яўляліся двухсэнсоўныя загадкі, дзе адна з адгадкаў насіла падкрэслена эратычныя харктор, але »пра-вільны« адказ з'яўляўся бяскрыўдным. Адзначаючы асаблівую папулярнасць такіх загадак сярод моладзі, Ніл Гілевіч слушна зацеміў, што яны »...вельмі адпавядалі натуральнай для пераходнага ўзросту цікавасці да тэмы полавых адносінаў« [61, 62]. Прывядзэм толькі некаторыя з іх: »Рос, рос, вырас, з цёмнага вылез, на свет паказаўся, з дзеўкамі пакахаўся« (Арэх); »Каб не дзедава качалка, сохла б бабіна мачалка« (калодзеж з журавом) [57, 330, 335]; »У дзеда вісіць, у бабы ззяе, дзед папросіць – баба дае« (тое ж) [62, 90]; »А ў нашага татулькі залатыя баўтулькі, як забаўтаюцца, дык усе здагадаюцца«, »Сярод сяла вісіць кіла« (звон); »Стайць поп на масту, крычыць: »Гвалт, абасцу!« (самавар) [61, 19]; »Каб не дзедава рамяство, у бабы б па калені адрасло« (венік) [16, 246]; »Без костачкі, без жылачкі, адзін састав і той устаў« (цеста ў дзяжы); »Гагалёк бабу качае« (венік у лазні); »Зверху чорна, у сярэдзіне – красна, як надзенеш – будзе пракрасна« (калёшы) [53, 236, 248, 314].

Аднак разгляд вербальнаі сімволікі маладзёвай субкультуры мае сэнс толькі з улікам сімволікі акцыянальнай, канкрэтных гульнёвых паводзінаў, як у рамках каляндарных »ігрышчаў«, так і ў пабывтовым кантэксце.

У »Жаніцьбе Цярэшкі« сам характар дзеяня ю моладзі (»скручванне« пар у танцы, »ловы« бабулькі дзядулькай і наадварот) меў выразную шлюбную афарбоўку: »...на мове гульні танец – скокі – сімвалізуе »шлюб« [43, 238]. Характэрна, што »круціцца« ва сне – азначае хуткае вяселле« [56, 315], але адначасова дзеяслуў »скручіцца« ў дачыненні да дзяўчыны азначае страчаную ёю цноту. Падчас ўсёй гульні моладзь выяўляла на індывидуальным узроўні свой спрыт, зухаватасць, увішнасць у абыходжанні з партнёрам, пачуццё гумару і тонкасць у смяховінах адначасова: »Усё гэта перасыпаецца досціпамі, жартамі, прымаўкамі як на адресе »свацці«, так і на адресе »маладых«, калі ёсць да таго зачэпка, асабліва калі хлопец нязграбны і не сумее ўтрымаць дзяўчыну« [5, 73]. Як трапна заўважаў А.Багдановіч, »Жаніцьба Цярэшкі« цікавіла »дарослыя маладыя людзей галоўным чынам таму, што тут нязмушана выяўляюцца іх густы і ўзаемныя схільнасці« [5, 72]. Сучасная маладзёвая дыскатэка, антыіндывидуальная па сваім вызначэнні, дае значна меней шанцаў для рэалізацыі такіх магчымасцяў.

У той жа час большасць дарэвалюцыйных даследчыкаў адзначала »нясціп-лы« характар калядных ігрышчаў: »...часта гульня канчаецца шумным разгулем, які даходзіў да разнузданасці: абдымкам, пацалункам, жартам усялякім няма канца« [5, 66]. Пэўныя »вольнасці« дапушчаліся самім харектарам гульні. Так, у »Жаніцьбе Бахара« (смаленскі варыянт »Цярэшкі«) да »бацькі« »падводзяць хлопцаў і дзяўчат, гаворыць: »Цалуйся!« А яны (дзяўчата) у крык, не хочуць цалавацца. Вось яны падымуць ім вопратку... Тут яшчэ болей смеху...« [44, 69]. Прыйсім гэтым існавалі жорсткія этычныя нормы, абавязковыя для ўсіх удзельнікаў. За крыўду, нанесеную словамі ці дзеяй, юнак ці дзяўчына маглі быць выдаленыя з маладзёвага калектыву на доўгі час.

Сімвалічны харектар »Жаніцьбы«, нягледзячы на »праграму-максімум«, што ставілася перад »маладымі« (»Мая ж ты жанулечка, / Я ж твой мужулечка! / Мы ж будзем на свеце жыць, / Мы ж будзем дзяцей пладзіць, / Мы ж будзем гарэлку піць, / Мы ж будзем дзяцей жаніць« [5, 73]), абсалютна не вымагаў практычнай »рэалізацыі« тэмы: »Ня топай, дзядулька, нагой, / Ня лягу я спаць з табой, / Бо я нівянчоная / – На вечар злучоная.« [5, 178, № 300]. Прыйчым »спаць« у гэтым сэнсе азначала »выконваць шлюбны абавязак« і не выключала сумесных начовак моладзі. Так, у адным найбольш раннім апісанні »Цярэшкі«, зробленым П.Шалковічам на поўдні сучаснай Лепельшчыны, »хлопцы і дзёўкі... пад канец вечара, далёка за поўнач, па папярэдній згодзе кладуцца спаць парачкамі« [5, 69]. Аднак патрабаванне звычаю захоўваць пры гэтым цнатлівасць далёка не заўсёды выконвалася. »Зразумела, што дзяякуючы вясельнаму хмяльку, жартам, пастаноўцы ўсёй справы на вясельную глебу і многім іншым адпаведным умовам маладыя людзі іншы раз »падаюць«. І сапраўды: ні адна »Жаніцьба Цярэшкі« не абыходзіцца без такога роду ахвяр...« [5, 67]. Звычай »падначовак« шырока практыкаваўся ў маладзёвым асяродку на працягу ўсяго году, асабліва ўлетку і ўвесень [63, 190]. »Калі дзяўчына начуе не на вячорках, а ў хаце, гэта зусім не выключае сумеснага спання. Хлопец праваджае яе; яна заходзіць у хату, дзе ўжо ўсе спяць, кладзецца каля дзвярэй і, пераканаўшыся, што ўсе паснулі, упускае хлопца, які сыходзіць да наступлення світанку« [64, 290].

Тэма »падначовак« шырока прадстаўлена і ў беларускім фальклоры: »Гарбуз белы, салодзенькі, / Прыдзе ка мне малодзенькі, / Каб боцкі не скрыпелі, / Каб падкоўкі не звінелі. / Каб матуся не слыхала, / З кім я ночку начавала« [65, 97]. Сітуацыя выбару патэнцыйнага шлюбнага партнёру часам прыводзіла да таго, што »да дзяўчыны, каб пераначаваць з ёй, уваходзяць такім чынам два ці тры хлопцы, па чарзе ці нават усе адразу« [64, 291]. Прычым, натуральна, »выбірала« не толькі дзяўчына: »Казаў бацька, каб я ажаніўся, / Каб па ночах не хадзіў і не валачыўся, / А я – хлопец добры, я не валачуся: / Дзе дзеёку пачую, там і заначую. / У адной спаў я, у другое ўпіўся, / А ў трэцяй на пячы нагавіц забыўся« [66, 255].

Безумоўна, »падначоўкі« не маглі быць цалкам незаўажнымі для бацькоў дзяўчыны (»Як мамуля ўслышала / Да старому праведала: / – Устань, душка, устань, душка, / Ест у Kасі нехта ў ложку« [67, 306]), але ставіліся яны да іх, у рамках традыцыі хутчэй ухвальна: »Вядома, бацькі ведаюць пра гэта, аднак не перашкаджаюць дачцэ, а толькі імкнуща засцерагчы яе ад наступстваў. Любая маці была б вельмі засмучоная, калі б яе дачка адмовілася наведваць вячоркі ці калі б хлопец не захацеў з ёй пераначаваць. Насупраць, ёй ільсціць, калі хлопцы звяртаюць на яе ўвагу« [64, 291]. Прасцей кажучы, бацькі »заплюшчвалі вочы« на начныя візіты: »А маці не спала, / Ды й усё чыста чула. / Мяне не сварыла, / Сама такая была«. [68, 79]. Звычай сумесных начовак моладзі быў распаўсюджаны і ў іншых народаў Еўропы. Так, да прыкладу, вяскоўцы Даніі ў XIX ст. »меркавалі, што дзяўчына не ўяўляе каштоўнасці ў якасці жонкі, калі яна папярэдне не ведала мужчын..., хлопец павінен быў паспрабаваць, на што яна вартая ў эратычным плане... Таму не было незвычайнім сустрэць хату, дзе бацькі запрашалі »мужчынскую моладзь наведаць іх, каб пераначаваць у іхнае дачкі з надзеяй на тое, што гэта завяжа больш блізкае знаёмства« [70, 145-146]. Аднак часам сітуацыя магла выходитці з-пад кантролю і прыводзіць да незапланаваных наступстваў: »Ці я табе не казала, ці не гаварыла, / Не кладзіся са мной спаць, бо будзе Гаўрыла./ А ён мяне не паслуҳаў, усё пры боку клаўся. / Цяпер сама не знаю, скуль Гаўрыла ўзяўся. / Цяпер, мая маці, гані за кумамі, / А Гаўрыла на пячы шоўгайць нагамі« [69, 220].

Безумоўна, страта дзяўчынаю цнатлівасці, а tym больш цяжкарнасць па-за шлюбам, былі з'явамі хутчэй выключнымі, чым унармаванымі. Аднак »поўная тоеснасць нормы ў прынцыпе немагчымая, бо тады гэтыя панятак пазбаўляеца сэнсу. Больш таго, норма існуе толькі на тле парушэнняў« [31, 8].

Такім чынам, гаварыць пра выключную цнатлівасць беларускае моладзі – гэта выдаваць рэальнае за ідэальнае, ды пярэчыць фальклорным першакрыніцам.

Найбольшая небяспека страціць свой »вянок« (цноту) для дзяўчыны была звязана з маладзёвымі ігрышкамі, у сваю чаргу цесна суаднесенымі з самымі значнымі святамі каляндарнага цыклу (Каляды, Масленка, Веснавыя святы, Купалле). У прыватнасці, канфліктная сітуацыя паміж дзяўчынай і бацькамі магла ўзнікнуць па яе вяртанні з Юраўскіх карагодаў: »Што ў цераме / Крычыць, плачыць? / – Юр'ева маць / Доњку біла / – А дзе, доњка, / венчык дзела?«

Адметна, што і само свята Юр'я (23.IV) на міфалагічным узроўні разумелася як сакральны акт апладнення зямлі св. Юр'ем (Ярылам): »Юр'я, адамкі зямлю, / Юр'я, пусці расу, / Юр'я, цяпленькую, / Юр'я, бяленькую« [71, 158], дзе раса выступае касмічным аналагам мужчынскага насення (параўнай у радзінным фальклоры: »Раса пала на травіцу / Наша мама парадніца« [29, 315].

Аднак, ці не самым эратычна-насычаным святам з'яўлялася Купалле, якое выклікала сваёй »сатанінскай распуштаю« адчайнае абурэнне з боку царкоўнікаў. Асабліва непакоі святароў масавы харктар гэтага абраду і яго ўкаранёнасць у народнай культуры. Так, яшчэ ў 1505 г. ігумен Панфіл бедаваў: »Егда бо приидеть самы празнік Рожество Предотечево, тогда во святую ту ношъ мало не весь град возмется, и в селех возбъсятеза в боубны и сопели и гуднениемъ струнным, и вся-кими неподобными игранми сотонінскими, плесканием и плесанием, женам же и девам и главами киванием и устнами их неприязнен клич, вся скверные бесовские п'ѣсни, и хребтом их вихляния, и ногам их скакание и топтания; ту же есть мужемъ и отроком великое падение, ту же есть на женское и девичье шетание блoudное имъ возр҃бніе, тако же есть и женам мужатым осквернение и девам растлбніа« [72, 90]\* Нягледзячы на пераслед з боку царквы, выразныя матывы шлюбу і плод-насці захаваліся ў купальскім абраадзе нават у п.п. ХХ ст.: »Дзеўкі бягуць, каб хутчэй укінуць у вагонь свае вянкі. Чый вянок хутчэй згарыць, тая дзеўка скарэй усіх вый-дзе замуж. Хлопцы кідаюцца ў агонь, каб выхваціць адтуль вянок тае дзеўкі, якая падабаецца. Калі хлопец выхваціць з агню вянок дзеўкі, то яна пакахае яго й выйдзе замуж... Сабраўшиса, кідаюць у вагонь ламач'е ды прыгаворваюць: »Зарадзі жыто« або »зарадзі лён«, – »каб гадавалосо гаўядо«. Жанкі, ў якіх няма дзяцей, ціхенька шэпчуць: »пладзіцеса дзееці«. Ат агню расходзяцца парамі ў лес, садзяцца й лажацца на мягкую траве да й качаюцца сабе чуць не ўсю ноч. Кажуць, што ў ноч на Купало ні жанкі, ні дзеўкі не ліцаць грахом мець дачыненне з чужымі мужчынамі ці хлоп-цамі« [35, 130].

На фальклорным роўні страта цнатлівасці сімвалізавалася стратаю дзявоц-кага вянка (»Купалначка дачку біла: – Дзе ж ты, шэльма, вянок дзела? [24, 309] ці намаканнем хваруха: – Чаму ў цябе, дзіцятка, хварух мокры? – Малайцы, бацюшка, купаліся / Да маім хварухам уціраліся« [72, 514]). Тоё ж значэнне, што і страчаны вянок, мела на сімвалічным узроўні і расплеценая дзявоцкая каса: »Ужо на дварэ сонейка ўзыходзіць / – Карапёва дачка з вулачкі прыходзіць. / Яе шаты сцерты, змяты, / Яе косачка растрапана, / Яе вочачкі заплаканы« [29, 150].

Пры поўнай адсутнасці сродкаў кантрацэпцыі, у сітуацыі, калі юнацкая жарсць у стакроць пераўзыходзіла наяўны сексуальны вопыт, наступствы купальскай »гульні« маглі быць досыць пэўнымі: »На вуліцы чабор гарыць, / А ў дзевачкі жывот баліць. / »Ой, жанішка, ратуй, ратуй, / Калыбельку гатуй, гатуй«. Невыпадкова, што менавіта ў Дабравешчанскіх (25.03) вяснянках, якія гучыць не раней за 9 месяцаў пасля Купалля, прадстаўлены сюжэт пра дзяўчыну з пазашлюблым дзіцём: »воран грача – сын бяленькі, / Дзеўка плача – сын маленькі. / Воран грача паляцець, / Дзеўка плача – недзе дзеець« [24, 115]. Але і ў такой сітуацыі віна большай часткай магла ўскладацца не на дзяўчыну ці яе партнёра, а на бацькоў, што »ператрымалі« дзеўку, не аддалі яе замуж своечасова: »Войтаўна сына ўрадзіла, / На бацьку няславу пусціла. / Не вінавацяць віноўнага, / Вінава-вяць бацьку яе, / Што доўга замуж не выдаваў, / Вялікага пасагу шкадаваў, / Часта да сверна пасылаў, / Ды з залатымі ключамі, / А з маладымі панічамі / Па мёд, па віно, па гарэлку / Такую дарослу дзеўку« [24, 320].

Безумоўна, узаемадачыненні моладзі далёка не абмяжоўваліся рамкамі святочных ігрышчаў. »Небяспека« магла падсцерагаць дзяўчыну і ў звычайнім,

\* Шчыры ллякую Васілю Вароніну за падказаную крыніцу.

будзённым жыцці. Прычым хлопец мог скарыстаць для задавальнення сваёй пожадзі любы зручны момант, калі, напрыклад, дзяўчына была на адзіноце і ўдалачыні ад дому: »Як у полі, ў полі / Пасець дзеўка коні. / Прыйшоў да е Якаў, / Ставіў дзеўку ракам« [73, 42]. Не засмучалі гэткага зуха ні надвор’е, ні адсутнасць хатняга камфорту: »Каб гэтага кавала / Мяцеліца замяла! / Як ён мяне маладу / Паваліў на ляду« [73, 32].

Аднак, відавочна, што дасягнуць сваёй мэты хлопец мог толькі са згоды, хаця б унутранай, дзяўчыны. У зваротным выпадку шанцаў на поспех у яго не было: »Я на вуліцы была, / – Я відзела Ясю. / Хацеў мяне паваліць (варыянт: абаўбіць), / А я ні далася« [73, 72].

Паказальнай з'яўляеца тая акалічнасць, што ў беларускім фальклоры падман дзяўчыны і гвалт над ёю, як правіла, прыпісваеца »чужым« этна-сацыяльным элементам, адрозным ад вяскоўца і па паходжанні, і па роду заняткаў.

Найбольшая небяспека пагражала дзявоцкай чысціні з боку ваенна-служылага люду: казакаў, жаўнероў, »уланаў, гусараў«.

Так, сюжэт шырока вядомай на Палессі і ў памежных беларускіх рэгіёнах песні »Галія« заключаеца ў падмане казакамі дзяўчыны (абяцаючы добрае жыццё, забіраючы яе з сабою), якая за сваю даверлівасць расплачваеца цнотай: »Намовілі дзеўку з чорнымі брывамі, / Да павялі яе цёмнымі лясамі, / Увязалі яе да сосны касамі. / Падпалілі сосну з верху і з ісподу...« [72, 207].

Сімволіка »палаючай сасны« і страчанай касы выразна ўказуеца на стра ту дзяўчынай цнатлівасці праз гвалт ці, як мінімум, пры адсутнасці »любосці« з яе боку: »За лесам, за лесам / Сасна гарэла. / Малада дзевачка / Вадзіцу грэла. / Вадзіцу грэла / Шклянчакі мыла. / Шклянчакі мыла, / На Дунай пусціла.../ – Скажыце, шклянчакі, / Маёй мамачцы, / Што я гэту ночку / Не ў любосці спала. / Не ў любосці спала, / Не ў целосці ўсталала« [74, 113]. Асабістая драма дзяўчыны ў дачиненнях з казакамі робіцца магчымай, калі яна парушае намовы бацькоў (»дзеўка мамкі не слухала, з казакамі паехала«) і, такім чынам мусіць расплачвацца за ўласную глупоту: »Я страціла свой вяночык / Праз свой глупы разумочак. / Пад зялёненькім кусточкам / З маладзенькім казачочкам« [16, 326].

Не меншую небяспеку ўяўлялі сабой і »маскалі« (расейскія жаўнеры): »Яны скачауць, яны йграюць, / – Гэтым дзевак падманяюць. / Яны твае белы ручкі, / Яны табе паламаюць; / Яны твае златы кольцы, / Яны ў цябе пасымаюць; / Яны тваё бела плацце, / Яны табе замараюць; / Яны тваю русу косу, / Яны табе паплутаюць« [75, 99]. У якасці »казлоў« у дзявоцкім »городзе« выступаеца і палякі: – Ой, што ж ты мне нарабіў, ляшэ, / Што ў маім жываце пляшэ? / Чы рыба, чы рыбінчака, чы малы дзяцінчак?« [65, 108]. Падобным чынам характарызуеца ў фальклоры і »любоў« з боку пана: »Любіў барын дзеўку на час, на часочак, / А сам сеў, паехаў у горад-гарадочак« [65, 317].

Безумоўна, шчырыя пачуцці двараніна да вясковай дзяўчыны былі практична немагчымыя з-за сацыяльнай бездані, што іх падзяляла, хоць вяскоўцы жартоўна тлумачылі гэтую розніцу невялікай памылкай фізіялагічнага кшталту: »Мы былі б панамі, ды не ў ту ю дзірку папалі« [42, 75].

Патэнцыйную сексуальную пагрозу тайлі ў сабе людзі, якія хоць і прыналежалі да вясковай грамады, але адрозніваліся ад земляробчай большасці характарам сваіх заняткаў (у міфапаэтычнай карціне свету яны надзяляліся і звыш-

натуральнымі магічнымі ўласцівасцямі): каваль (»Маладыя кавалі / Дзяўчоначку пónялі. / Цераз рэчку, цераз мхі, / Палажыўшы на мяхі« [73, 89], шавец (»Жаль мне тога шаўца, / Што ня верніца: / Абшыў дзеўцы падальца – / Ні павернецца« [73, 51]), млынар, рыбак, вясковы поп.

Такім чынам, з катэгорыі шлюбнага партнёра дзяўчыны, у першую чаргу, выключаліся (ці былі скрыянне непажаданымі) прадстаўнікі іншых этнічных супольнасцяў (жыды, татары, цыганы, »маскалі«, »ляхі«) і сацыяльных груп (пан, казак, жаўнер ды інш.). Індывідульныя ж якасці ідэальнага абранніка з ліку »сваіх«, »вясковых« ў фальклорных творах набываюць характар універсальнага клішэ, узора: »Вочы яго ясны, / бровы яго чорны. / Лічыка яго беленька; «Сам бялявы, вус чарнівы«, »хлопец бравы кучаравы«, »харошых айца-маткі, харашага роду« [68, 44-57, 271].

Найбольш тыповая формула выбару свайго жаніха адлюстравана ў шырока вядомай песні »Ой, хацела ж мяне маць...« Найбольшае месца ў ёй займае пералік негатыўных якасцяў мужчын, з-за якіх дзяўчына не пагаджаецца ісці за іх замуж. Сярод найбольш распаўсюджаных: нявернасць (»ходзіць да падругі«), п'янства (»п'яніца пракляты«), адсутнасць характеристу, цельпукаватасць (»ні жывы, ні мёртвый«, »неўдалугі«), блазнаватасць (»пацешны«), змрочнасць (»не вясёлы«), авантурнасць (»як у полі вецер«, залішняя маладосць (»малы, недарослы«), старасць (»гадзіна да смерці«), беднасць. Сам жа ідэал акрэсліваецца літаральна чатырма словамі »прыгожы й вясёлы«, »хароши, багаты« [68, 298]. Што і казаць, формула універсальная на ўсе часы!

Падобныя прынцыпы былі задзейнічаны і ў выбары нявесты для хлопцаў: »Я паеду у Москву / Ды маскоўку вазьму; / Я паеду ў Вільню / Ды вільннянку вазьму; / Я паеду на места / Ды мяшчанку вазьму; / Я паеду ў сяло / Ды сялянку вазьму. / Ды маскоўка-шэльма, / Ды гатуй вячэр; / Ды вілянка-шэльма, / Ды вячэр паднасі; / Ды мяшчанка-шэльма, / Ды сцялі пасцелю; / Ды сялянка-душка, / Ды кладзісь са мною« [24; 256].

Тым больш непрымальнімі ў якасці шлюбных партнёрак былі жыдоўкі і цыганкі: »Узяў бы я цыганачку – / Цыганачка чорная, / Узяў бы я яўрэечку – / Яна нехрышчоная« [76, 105]. Часам адмова насіла досьцік рэзкі характеристар: »Палез бы я на бярозу, / Так баюся высаты; / Жаніўся б на жыдоўцы – / Так баюся пархаты« [73, 126].

Узор дзявоцкай прыгажосці (гэдаксама як і хлапецкай) насіў максімальна абагульнены, фальклaryзаваны характеристар: »красна дзеўчына«, »чарнабрыва«, »чорныя очы, на ліце бялявы« ці »руса каса, сіні очы, бела лічанька« і да т.п. У плане іншых дзявоцкіх вабнотаў перавага аддавалася »пышным«, выразным формам: »Не вары кашу густую, / Вары жыдзенъкую. / Не бяры жонку худую, / Бяры сыценъкую« [15, 378].

Паколькі шлюб з'яўляўся адным з базавых складнікаў чалавечай долі ўвогуле, дык не дзіўна, што пераважная частка ўсіх маладзёвых варожбаў былі прысвечаныя шлюбнай тэматыцы. Адказы, атрыманыя (прачытаныя ў дадзеных іншасветам знаках) у рытуальна значных кропках прасторы і часу (пад вакном, на ростанях, ля калодзежа; апоўначы, на Каляды, Купалле ды інш. святы) мусілі даць інфармацыю пра: а) час заключэння шлюбу (з улікам цыклічнага ўспрынніця часу, адказ быў адназначны: у гэтым – не гэтым годзе); б) месца жыцця ў

шлюбе (адкуль прыедуць жаніхі, сваты); в) сацыяльна-прафесійны стан будучага мужа (удавец, кравец, шавец, араты і інш.); г) узрост шлюбнага партнёра (стары – малады); д) характар і асабістыя якасці жаніха (ціхі, спакойны – задзірлівы, буйны, цвярозы – п’яніца); е) маё масны стан (багаты – бедны). Пры гэтым варожбы прадугледжвалі і магчымасць скрайне негатыўнага адказу (дзяўчына не выйдзе замуж наогул ці народзіць заўчасна).

Паказальным у нашым выпадку з’яўляеца тое, што ў варожбах гэтага тыпу (пераважна дзявоцкіх) актыўна было задзейнічана цела чалавека (асабліва под) і рэчы, якія мелі на сімвалічным роўні выразнае эратычнае прачытанне (ключ/замок; почап/калодзеж, гарэхі). »Так, некаторыя з дзяўчат, будучы яшчэ ў лазні (на Каляды. – У.Л.), выходзяць голыя і качаюцца па снезе і потым назаўтра глядзяць, наколькі дакладна выйшаў іх адбітак. Калі адбітак не гладкі, з палосамі ўздоўж і ўпоперак – значыць, муж будзе прыдзірлівы« [77, 56]. »Вясною дзеўка садзіць у сваім маленькум агародчыку перад вонкамі кала хаты розныя кветкі. Першы раз яна палівае свае кветкі праста сваімі ж сцакамі. Калі кветкі добрэ растуць і цвітуць, та тая дзеўка хутко пойдзе замуж, калі ж яны растуць, але кепсько цвітуць та суджаны будзе ліхі чалавек« [35, 195-196].

»На Купала пасля заходу сонца, як заблішчаць на небе зоркі, дзеўкі голыя бягуць дзе-небудзь недалёка за вёску на растанцы, становяцца ракам і зубамі, бы гавяды, рвуць падарожнік. Яны з гэтым зеллем бягуць дамоў і лажацца спаць, а падарожнік кладуць сабе пад голаў. Ноччу не хібіць прысніца суджаны« [35, 131]. »Калі дзеўка (на Купале. – У.Л.) пераскочыць цераз вогнішча і хоць адна іскрынка прычэпіцца да спадніцы, значыць, дзеўка ўжо хоча замуж. (Калі ж тое здарыцца мальцу, то ён ужо як ажэніца, то будзе па бабах хадзіць, ён, як кажуць, »апасны малец«). Калі да спадніцы іскра не прыстане, значыць, дзеўка »цярплівая«, не адразу пойдзе замуж« [78, 38].

І нават у пабытовых сітуацыях, наўпрост з варажбой не звязаных, цела (яго »эратачны« часткі) таксама магло давацца ў знакі. »Як дзеўцы цыцкі свярбяць, то яна свайго вянка не даносіць« [39, 209]; »Калі ў дзеўкі да свярбяць цыцкі, та не хібіць, што праз яе б’юцца праміж сабою два хлопцы, бо абодва яе кахаюць і не хочуць уступіць адзін другому« [35, 196]; »як срака дзеўцы свярбіць – хлопцы яе ўхваляць« [39, 209]; калі ў дзеўкі свярбіць ніжэй пупа, то гэта знак, што яе хлопцы хваляць« [35, 147], як дзеўцы губы свярбяць, то хутка з каханкамі цалавацца будзе« [39, 209].

Каханне на фальклорным роўні ўсведамлялася як своеасаблівая хвароба, што радыкальным чынам змяняла не толькі эмацыйны, але і фізічны стан чалавека. Праз каханне, асабліва непадзеленае, маладзён меў »туту«, »жаль«, »засмучэнне«, »нуду« (»за нудою-цемнатою хадзіць не магу«), »чараванне«, »ссыханне«, »млосць« і, ведама ж, бяссонніцу (»дзені і нач не сплю«).

Адсюль асноўнай задачай »спакутаванага« каханнем чалавека было дасягненне узаемных пачуццяў з боку каханага (каханай). Дамагчыся (ці хаця б пасправаваць) гэты мэты можна было рознымі шляхамі: »Адна была любіць стала – / Пасцель белу слала. / А другая любіць стала – / Усё цалавала. / А трэцяя любіць стала – / Усё чаравала« [68, 100]. Аднак, часам спробы паводзіць сябе прывабна (»эратачна«) у межах маладзёвага калектыву выглядалі настолькі ўдавана і ненатуральна, што выклікалі зразумелы смех: »Паглядзіце, як ідзець / Круця жопай, як мядзведзь! / Мяне маці вучыла, / Каб я жопай круціла« [73, 121].

Калі ж простиа сродкі ўздзеяння на любага чалавека не дзейнічалі, пакідалі яго абыякавым да суб'екта кахання, на ўзбраенне браліся магічныя тэхналогіі (т. зв. »любоўная матія«), што ўважаліся міфалагічнай свядомасцю вяскоўца, як найбольш радыкальныя і эффектыўныя. Асноўнай мэтай усіх любоўных замоў было насланнё на аб'екта кахання »таскі«, »прынуды«, »прывары«, »прысмуты«, свайго рода моцнай пісіха-фізічнай хваробы, якая можа спапяліць, высушыць (адсюль і назва замоваў – »прысушкі«) чалавека і паставіць зацікаўленую асобу ў цэнтр ягонага жыцця і эмацыйных перажыванняў: »Пад усходній стараной стаяць тры печы: печка медная, печка жалезная, печка кірпічная. Як яны распаліліся, разажгліся ад неба да зямлі, так бы разжыгалася ў рабы божай к рабу божаму лёгкае, пчонае і кроў гарачу: не можна ёй ні жыць, ні быць, ні есці, ні піць, ні спаць, ні ляжаць, усё мяне на ўме тримаць« [79, 370].

Акцыянальны ж аспект любоўнага чаравання палягаў на прынцыпах канцагіёзнай магіі і, перадусім, мусіў ужо злучыць канкрэтныя целы, праз маніпуляцыі з найбольш інтymнымі яго часткамі. Так, »каб прываражыць к сабе малайца, дзеўка й жанчына выстрыгае ў сябе на сарамацені струк валосся, паліць яго й той попел дае таму чалавеку ў чым-небудзь выпіць« [35, 194]. Падобным чынам выкарыстоўвалі і бярозавы ліст, што ў лазні прыстаў да азадку [35, 195], а таксама пот: »Трэба здабыць уласнага поту і даць у страве і пітве прыблізна кропель 10 той асобе, з якой хочаш уступіць у шлюб: ніякая ўпартасць не ўстоіць« [37, 50]. Аднак найбольш дзейснымі »чарамі« лічылася месячная кроў дзяўчыны. »Жанчыны й дзеўкі, каб прывярнуць к сабе чалавека, калі ўжо нішто іншае не памагае, ціхенько даюць яму з'есці ці выпіць свае месячкі, тагды ўжэ той нідзе мейсца не нойдзе без тae жанчыны« [35, 195]. Сімвалічна сутнасць гэтых маніпуляцыяў з »жаноцкай крывёю« выразна адлюстравана ў »любожы«, зафіксаванай у беларусаў Пскоўшчыны: »Слей кроў з кроўю, саедзіні любоў з любоўю, вайдзі мая кроў яму ў сэрца, у жылы, ва ўсе суставы, ва ўвесь магніт, што б ня мог ні жыць, ні быць, нікаго ў глазах ні зрыць, толькі адну Мар'ю« [79, 376].

Апрача пералічаных сродкаў, шырока выкарыстоўваліся і разнастайныя »любоўныя« зёлкі, сярод якіх наймацнейшай лічылася »загардушка« (*Drosera rotundifolia*), бо »згатаваны і выпіты настой з яе карэння мае ўласцівасць прыцягваць каханую асобу« [80, 461].

З тым жа, каб пазбавіцца кахання, пачуцці »асцюджвалі« з дапамогай тых жа замоваў (»адсушак«): »На моры, на акіяне, на востраве Буяне стаіць стоўб. На tym стаўбе стаіць дубовая грабніца, у ёй ляжыць красна дзявіца. Кроў у яе не разгараецца, ножанкі не паднімаюцца... Так бы і ў (імя) сэрца не сакрушалася, кроў не разгаралася, сама б не ўбівалася, у таску не ўдавалася« [79, 381].

Калі ж, нягледзячы на ўсе выслікі, дзяўчына па-ранейшаму не звяртала ўвагу на хлопца, то ёй можна было адпомсціць адмысловым чынам. »Каб адамсціца дзеўцы, якая не любіць маладзіка, то трэба яе падкурыць дурцом, дурнап'янам, то яна будзе бегаць, скінуўшы сарочку, як вар'ятка, па вуліцы« [39, 333]. Помста »суперніцы« магла быць значна горшай. Так, узяўшы палатно, вырабленае дзеўкай, пакруціўшы яго на крылах вятраока і ахвяраваўшы з пэўным заклёнам у царкву, верылі, што з гэтых маніпуляцыяў дзеўка »скруціцца« і замуж не выйдзе ўвогуле [81, 8].

Аднак пры ўсіх раскладах, акалічнасцях, асабістых жаданнях і знешніх перашкодах, дзявоцкая і хлапецкая »гульня« раней ці пазней мусіла скончыцца

ўзяццем шлюбу і стварэннем сям'і. Адзіна магчымай інстытуцыяй, якая афармляла, санкцыянуала шлюб і легітымізавала сям'ю ў традыцыйнай супольнасці, з'яўляўся звышскладаны і развіты абраад вяселля.

### Эратычны код беларускага вяселля

У традыцыйным грамадстве шлюб з'яўляўся адзіна магчымай формай рытуальнай і сацыяльнай »легітымізацыі« сям'і і ўмовай прадаўжэння роду. »Уступленне ў шлюб – гэта не толькі афармленне сямейных адносінаў, пераход у новы статус, але і прадпісаны культурай спосаб вырашэння супляречнасці паміж здольнасцю да працягута роду і неабходнасцю атрымання на гэта сацыяльной санкцыі« [31, 66].

Ідэя стварэння сямейной пары, якая з'яляецца першаасновай шлюбу, мае выразны касмаганічны сэнс: супрацьпастаўлення, але адначасова ўзаемадапаўняючыя часткі складаюць якасна новае адзінае цэлае (мужчынскае і жаночае як два значэнні катэгорыі полу; дзень і ноч, неба і зямля як значэнні часава-прасторавай структуры космасу), што і гарантую касмічны (сацыяльны, культурны) парадак. Адсюль рытуальны аспект заключэння шлюбу (Вяселля) быў максімальна разгорнуты, сімвалічна насычаны і непадпрадкаваны бія-сацыяльным перадумовам шлюбу: »няма падзеі, якая »афармляеца« вяселлем« [31, 66]. Выключэннем з гэтага правіла магло быць толькі »покрыцкае« вяселле, калі маладая была ўжо цяжарнай. Але ў гэтым выпадку вясельны рытуал быў абмежаваны і сціплы: »Не час маліцца, калі з-за пазухі валіцца« [82, 83].

Вяселле, займаючы прамежкавы стан паміж нараджэннем і смерцю, сімвалізавала паўтор 2-х асноўных жыццёвых пачаткаў адначасова: сыходу (смерці) і прыходу (нараджэння). »Век« чалавека падзяляўся як бы на два асobных жыцці. »У сялян свая ўласная эра злічэння: да вяселля селянін лічыць гады ад свайго нараджэння, а потым ад часоў вяселля« [83, 110]. У гэтым сэнсе шлюбную абраадавасць можна падзяліць на дзве часткі: сімвалічнае паміранне жаніха і нявесты ў сваім маладзёўым статусе і нараджэнне якасна новых людзей – мужа і жонкі.

Ужо падчас сватання галоўныя функцыі выконваюцца сватамі з боку хлопца і бацькамі з боку дзяўчыны. Актыўнасць з боку апошніх зводзіцца да мінімума – дзяўчына (хлопец) амаль не размаўляе, яе рухі абмежаваны і носяць выключна сімвалічны характар.

Пасля засватання (заручын) хлопец і дзяўчына атрымліваюць прамежкавы статус: »князъ« і »княгіня«, і яшчэ больш »мярцвеюць« для сваёй узростава-половай групы – не ўдзельнічаюць у вячорках, маладзёўых забавах, іх з'яўленне па-за хатай жорстка абмежаванае.

Ідэя смерці падчас вяселля адлюстравана і ў матэрыйялах народнага сонніка. Так, убачыць пахаванне – азначала сыграць вяселле [85, 34].

Аднак апагеем сімвалічнай смерці старога статусу з'яўляўся Пасад. І для жаніха, і для нявесты Пасад, па сутнасці – акт сімвалічнай дэфларацыі, калі яны гублялі свою маладзецкую, дзявоцкую »красу« – базавую характеристыку іхняга ранейшага статусу. Перад тым, як сесці на Пасад (хлебная дзяжка, накрытая вывернутым кажухом), хлопец і дзяўчына мусілі перапрасіць усіх прысутных аб дараванні крыўдаў і грахоў (узгадай падобны абавязак для паміраючага).

Так, маці ў каморы навучае свайго сына: »А ты, сынку, маё дзіцятко, будзь кождаму пакорны, не разгняві нікога, а думай сабе аб гэтом, што ты роўна як на той свет ідзеш і мусіш кождаго прасіць, каб табе твае грахі даравалі« [85, 39].

Цнота ў сітуацыі з Пасадам мела далёка не толькі маральна-этычнае значэнне. »Выпраўляючыся да вянца, нявеста садзіцца на накрытую кажухом (поўсюду ўверх) дзежку-хлебніцу. Калі нявеста цнатліўка, то ніякай сілаю яе нельга адтуль зняць; нецнатлівую нявесту можа саштурхнуць адсюль і малое дзіця. Паколькі гэтаму надаецца асаблівае значэнне, то нецнатлівая дзяўчына зробіць лепш, калі зусім не сядзе на дзяжу: такім чынам яна пазбягае ў будучым сямейным жыцці шматлікіх бедаў і найперш у развядзенні скацині« [37, 58].

Цнатлівасць, як прынцовая прыкмета »старога«, дашлюблнага статусу, найперш ліквідавалася сімвалічна, пасродкам рытуала з тым, каб гэткім жа сімвалічным чынам можна было стварыць »новага« чалавека. Адсутнасць цноты, такім чынам, пазбаўляла значную частку вясельнага абраду свайго сэнсу, рабіла рытуал шмат у чым »халастым«. Невыпадкова, што ў такім выпадку рытуал, як правіла, згортваўся ці перапыняўся.

Фармальнае злучэнне маладых у адну сям'ю не з'яўлялася самамэтай вясельнага абраду. Ці не самай галоўнай задачай было забеспечэнне новай сям'і шчаснай доліяй, што прадугледжвала, перш за ўсё, нараджэнне маладымі здарowych дзяцей, а ўжо потым (ці пры гэтым) гаспадарчы дабрабыт.

Паколькі першы (у ідэале) сексуальны вопыт маладыя атрымлівалі пад час вяселля (»каморы«), а асноўнымі аператарамі вясельнага рытуалу былі дарослыя, сямейныя людзі, то эратычны сімвалізм насіў больш празрысты, выяўныя хактар.

Ужо пачынаючы са сватання, у разнастайных магічных маніпуляцыях актыўна выкарыстоўваліся рэчы з выразнай сексуальнай сімволікай.

Так, каб быць жаданай у хлопцаў і каб тыя біліся з-за яе, дзяўчына пасля прыезду сватоў хавала корак ад прывезенай бутэлькі з гарэлкаю і потым таўкla яго ў ступе« [86, 115]. Эратычны кантэкст гэтай ідэі знаходзім у загадцы пра таўкач і ступу: »Выскачылі юры з-пад камennай гары, сталі над бабаю юрыць, аж хата дрыжыць« [53, 234].

З тым, каб нараджаліся сыны, нявеста пад час вянчання трymала за пазухаю гарэхі. У гэтай сітуацыі акцэнтавалася іх суднесенасць менавіта з мужчынскім пачаткам (параўнай у загадцы: »Рос, вырас, са штаноў вылез, кончык залупіўся, з дзеўкай спалюбіўся« [87, 330].

Нараджэнне/не-нараджэнне дзяцей, па народных уяўленнях, нявеста магла рэгуляваць, паклаўшы за пазуху ў царкве адамкнуты/замкнуты замок, дзе апошні, як слушна зацеміў яшчэ А.Багдановіч, сімвалізаваў жаночае чэрыва [88, 176]. У загадцы замок мае падобнае прачытанне: »Стаіць карова, дзірка гатова, прыйшоў бык – у дзірку тырк« [87, 332]. Таўкач, як сімвалічны займеннік эрэгаванага мужчынскага чэліса, клалі маладым у пасцелю, »каб не шкодзілі чарапікі« [4, 384]. Але, апроч ахоўнай функцыі, таўкач мусіў магічным чынам узмацніць прадукцыйную сілу маладога. З другога боку, рэчы з аналагічнай сімволікай маглі выкарыстоўвацца і з шкаданоснымі мэтамі. Так, лічылася, што «калі лазенны венік (у загадцы: У суботу на нядзелю – дала свайму дабрадзею. І свярбіць, і баліць, і шчакочацца – болей хочацца« [89, 494] пакласці ля варот і стаяць на ім перад ад-

праўленнем жаніха ці нявесты ў царкву, то вясельны поезд не кранецца з месца« [37, 60].

Аднак найбольш насычанымі эротыкай былі этапы вяселля, звязаныя з выпечкай каравая і «пакладзінамі» маладых («каморай»).

Вясельны каравай на міфа-паэтычным узроўні ўвасабляў сабой Долю маладых, даваную ўласна Богам: »Ясны месячык на дварэ свеціць, / Сам Бог каравай месіцъ« [85, 100]. Мяркуемыя яго памеры характарызуюцца звышнатуральнасцю:

»Расці, караваю, вышай сталпа залатога, залатога,  
Вышай Яся маладога, маладога,  
Расці, караваю, вышай каня варонога, варонога,  
Вышай Яся маладога, маладога,  
Расці, караваю, вышай топалю высокага, высокага« [85, 36].

»Касмічнае« паходжанне каравая падкрэслівае і яго адмысловае аздабленне – на ім выпякалася сонца, месяц, зоркі [14, 191]. Аднак галоўнай ідэяй, якую ўвасабляў каравай, як сімвал Долі, была ідэя плоднасці, нараджальнасці, ураджайнасці. У гэтым сэнсе ён выступаў своеасаблівай матрацай будучага сямейнага жыцця маладай пары. Невыпадкова, што яшчэ ў XIX ст. на караваі размяшчалі выявы «спарвання самца і саміцы: певень на курыцы, гусак на гусыні, кабан на свінні...», а таксама »образы родавых органаў мужчынскіх і жаночых« [90; 35]. І нават на пач. XX ст. »у Вялікі каравай пёкся жанчынамі пад спяванне »саромных« песенъ, убіраўся каравай таксама саромнымі фігурамі, як напрыклад, фігурай мужчыны, які трymаў у руках свой penis вялікага памеру« [12, 88]. Выраб каравая, пачынаючы ад самых першых аперацыяў, прыпадабняўся зачаццю і нараджэнню дзіцяці, дзе функцыі жаночага ўлоння выконвала хлебная дзяяжа і печ. Так, месячы цеста, каравайніцы спявалі: »Караваю-раю, цесцечка, / Чатыры калені ўмесцечка« [59, 100] ці: »Тупнула не памалу, / Падкацілася пад лаву, / Падкацілася пад Грыца, / Бо я яго маладзіца« [4, 460]. Аперацыі з караваем, як надзвычай моцнай крывацій плоднасці, на фальклорным узроўні жартоўна разумеліся як »небяспечныя« для саміх жанчын-каравайніц: »Каравайніцы-мядзведзі, / Не начуйце ў дзяяжы. / Калі будзеце начаваці, / То зробіце па дзіцяці« [91, 168]; »Старшая каравайніца / Паехала ў лес па дровы... / За пень зачатлілася, / На калоду прабілася« [91, 164].

Само пасаджэнне каравая ў печ усведамлялася як сімвалічны полавы акт, дзе каравай – увасабленне мужчынскай апладняючай сілы, а печ – дзетароднага жаночага пачатку: »Даўно печка зіяе, / А прыпечак рагоча, / Печ каравая хоча« [4, 221]. Невыпадкова, што гэтую працэдуру выконваў, як правіла, жанаты мужчына. Як слушна заўважыў М. Нікольскі, »мужчына павінен саджаць каравай у печ таму, што ён па сваёй прыродзе з'яўляецца актыўным, апладняючым пачаткам« [14, 214]. Больш выразна »мужчынскі« сімвалізм пірага выяўляецца ў »каморных« песнях: »А ой, мамухна, ў клець вядуць. / – Не бойся, пірог дадуць. / Не той пірог дадуць, / Каторы ядуць, / А той пірог дадуць, / Каторы не ўсім даюць« [52, 178].

Прачытваеца гэтае значэнне пірага і ў жартоўных, двухсэнсоўных песнях вясельнага застолля: »Не сядзі, сватка, ля сцяны, / Нашы дзеўкі жартайлівыя: / У

сцяне дзіркі круцілі, / З тваёй кішэні, сватка, / Піражок дастаць наравілі. / Пад прыпекам мышка піснула, / Свацця піражок сціснула. / Сват пірага не дае, / Да-моў дзеецям панясе. / Не так дзіцяці – / Як старой свацці» [29, 402].

Фалічную сімваліку выяўляе і хлебная лапата, якой саджалі каравай у печ. Грукаючы ёю ў столь, мужчыны-каравайнікі магічным чынам спрыялі росту каравая ў пячы [67, 183]. Калі ж у гаспадара былі яшчэ малодшыя дочки, каравайнік грукаў у столь тро разы, каб тыя праз тро гады пайшлі замуж [4, 513]. Верагодна, што менавіта суднесенасць хлебнай лапаты з »ярым«, мужчынскім пачаткам ляжыць у аснове яе выкарыстання ў якасці абярога ад пяруна і граду (абярогі фалічнай формы шырока вядомыя ў індаеўрапейскай традыцыі).

Сувязь жа печы з жаночым пачаткам вынікае, як з прасторавай арганізацыі вясковай хаты (»Бабін кут« ля печы), так і з недвухсэнсоўных указанняў на гэта ў фальклоры. Так, у загадках печ выступае менавіта як шлюбны партнёр: »Татулька ўпіўся, На матульку ўзбіўся; Матулька ліхая, татульку спіхая«; »Прыйшоў, пашчу-паў, узлез на яе, сядзеў да поту, спагнаў ахвоту« [89, 495-496].

Пасля таго, як каравай вымалі з пячы, ён канчаткова набываў рысы жывой істоты: »Дайця мне пасашок падпірацца, а да клеці дабрацца! А рагат я, багат, а ў малыя дзверкі не ўлезу« [14, 183].

Вядома, пэўныя »эратычныя вольнасці« гучалі і ў »вясельнай бяседзе«, дзе галоўным аб'ектам жартаў былі сват (маршалак) і свацця (радзей дружка маладога). Звычайна гэтым персанажам прыпісваліся розныя »непрыстойнасці«: і недарэчнасці: »Сват сваньку разуваў, / Андарак разадраў, / Падняў ножку, пазіраў...«, »Прыехаў маршалак – мешчанін / Ды ў лаву яйца зашчаміў. / Тузав, тузав, тузав, не выніяў – / Застагнаў, заплакаў, закрычаў. / А хто ішоў міма – не мінуў, / Усялякі пугай сцебануў« [74, 137]; »Сядзіць дружко на лаўцы, / Спусціў булаўку пад лаўку. / Да прыбег курмяўку, / Да ўхапіў дружкаву булаўку. / Да: »кыцы, кыцы« курмяўку, / Аддай маю булаўку, / Дам табе мяса дзялянку« [85, 137].

Часам заняткі свата і свацці выглядаюць амаль што »нявинна«: »Да ўсе гаруць, барануюць, / Сват сваньцы хвартух шые, / Шые ніткаю, трасе лыткаю...« [85, 136]. Аспрэчваецца ў вясельных прыпеўках і »сціплы«, »цнатлівы« характар тутэйшай моладзі: »Наш брацейко не стары, / Не прыпірайся да сцяны, / Бо нашы дзеўкі юрлівы, / Праз сценку дзіру круцілі, / Па брацейка збудзілі« [85, 138].

Паколькі рытуал сімвалічным чынам афармляе нават безумоўныя з фізіялагічнага пункту гледжання падзеі (нараджэнне, смерць), то нават такі інтymны этап вяселля як »камора« (»пакладзіны«) ці папрост »першая шлюбная нач« з меркаванай пад час яе дэфларацыяй нявесты досыць ёміста адлюстрываны ў вясельным фальклёры.

Самое памяшканне (камора, клець), дзе клалі маладых спаць, было далёка не выпадковым, бо з'яўлялася ўвасабленнем дабрабыту, дастатку (шырэй – Долі) усёй гасподы – там захоўваліся прадукты харчавання, збожжа, найбольш каштоўная маёмасць [92, 239]. Такім чынам, »спор« добра, што захоўвалася ў каморы, мусіла станоўча ўздзейнічаць на маладых у прадуцыйным плане, а плодная патэнцыя маладой шлюбнай пары, у свою чаргу, спрыяла павелічэнню дабрабыту усёй гаспадаркі. Акрамя таго, усе гэтыя памяшканні (камора, клець) »аб'ядноўвае тое, што яны з'яўляюцца халоднымі (без ачагу), не маюць аброзоў і інш. культурных сімвалаў. І разам з тым яны знаходзяцца ў межах сваёй, засвоенай тэрыторыі« [31,

84]. Прамежкавы, паміж »прыродай« і »культурай«, статус гэтых памяшканняў падкрэслівае такі ж самы, па сутнасці, статус жаніха і нявесты.

Як і любы іншы прэцэдэнт, першая шлюбнаяnoch мелася стаць знакавай для сужонкаў, пэўным чынам паўплываць на іх далейшае жыццё. Напрыклад, лічылася, што той з маладых, хто засне першы, »той упярод умрэ« [39, 212], а »калі малады развязжа сваёй жонцы ўсе вузлы на адзежы і расшпіліць каўнер кашулі – тая будзе лёгка нараджаць дзяцей« [37, 66]. Асаблівая роля ў »праграмаванні« Долі маладых адводзілася начынню пасцелі. З мэтай адвесці магчымыя сурокі і псоту ў ложак маглі класці таўкач, нож, серп і інш. вырабы з жалеза. Збожжа, вывернутыя кожух – мусілі спрыяць плоднасці й багаццю маладых. Вялікае значэнне мелі і адмысловыя зёлкі: »Пасцеленьку слала, / А тры зеллі клала: / Першае зелле – рожа, / Каб была прыгожа, / А другое зелле – квеці, / Каб былі ў яе дзеці, / Трэце зелле – мята, / Каб была багата« [52, 174].

У адрозненне ад цяперашняй сітуацыі, калі »пакладзіны« маладых азначаюць пэўны перапынак у вясельных урачыстасцях, у традыцыйнай культуры рытуал не перапыняўся ні на хвіліну. Наадварот, »пакінуўшы жаніха і нявесту адных, госці пачынаюць танцаваць, спявачаць непрыстойныя песні, жартаваць« [52, 302]. Смех і жарты на міфалагічным узроўні з'яўляюцца выразнымі прыкметамі жыцця (мёртвыя не смяюцца) і адзнакай »свайго« свету (смех не ўласцівы нячысцікам – адно страшны рогат), а таму выступаюць у якасці дзейсных абярогаў ад магчымага ўздзеяння нячыстай сілы. Эратычны ж змест »калінак« (каморныя песні), з улікам веры ў рытуальную, магічную моц слова, толькі акумулюваў стваральную энергію вакол самое каморы.

Працэс дэфларацыі нявесты на сімвалічным узроўні апісваўся як акт першага ворыва: »Закладайце быкі-неўкі ў вярмо / Да будзем навінаньку ў араці« [52, 184]. Адпаведна мужчынскі полавы орган выступае ў якасці земляробчай прылады: »Казалі нам, Сямёнка гультай, – / Залатую сошаньку напраўляй, / Чорную аблогу раздзірай« [52, 184]. Прыйчым, дзеля таго, каб »саха« знаходзілася ў працоўным стане і не схібіла ў адказны момант, былі прадугледжаны адмысловыя, узбуджальныя мядоды. Дружка з маладзіцамі вядуць маладых у клець, дзе »жаніха распранаюць і кладуць у пасцель. Потым распранаюць дагала маладую – каб у жаніха разгаралася любоў к сваёй нявесце« [4, 385].

Даволі распаўсюджанымі з'яўляюцца песні, дзе маладыя выступаюць у вобразе жывёлаў (лісіца і заяц), птушак (голуб, галубка; селязень і »вутка«) і нават жамяры (камар, муха). Полавыя ўзаемадачыненні паміж імі »закамуфляваны« жартоўным чынам: »Да наша лісухна п'яна была, / Да на гародах спаць лягла. / Прыйбех заюхна, лёг на яе, / Прачнулася лісухна – мокра ў яе: / Ды ці не быў жа ты, касы, ля мяне?« [52, 182]. Часам авалоданне маладой паказваецца як вайсковыя дзеянні, штурм і захоп маладым нейкіх умацаванняў ці крэпасці: »Куры, куры, да не пейце рана, / Да не пейце рана, не будзіце пана. / Ой, наш паночак з вайны прыехаў, / З вайны прыехаў, горад звяяваў« [52, 184]. Аднак у большасці выпадкаў »прычына« страты нявестай цнاتлівасці выступае адобразу ўласна маладога, прымаючы ў фальклоры самы разнастайны выгляд. Гэта можа быць і нейкае невядомае »трэцяе«, што дзейнічае сама сабою: »Жанішок да да ложню ідзе, / Дзеваньку за сабой вядзе. / Палажылі двое спаці, / Трэце калыхаці. / – Спіце, дзеці, чутка, / Трэце ўсталала хутка« [52, 177]. Паводле каляровай суаднесенасці

і здольнасці мяняць сваю кансістэнцыю і пруткасць – гэта можа быць чарвяк: «– А мамачка, балазе, / Паўзе чарвяк па назе. / А мамачка, баюся, / Ён жа мяне ўкусе» [52, 180]. Пэўныя болевыя адчуванні дзяячыны і ўяўленні аб мужчынскай »ярасці« прыводзілі да з'яўлення ў каморных песнях вобраза джалячай пчалы ці шэршня: »Прыляцеў, мамка, шэршань / Дай уткнуў жала, / Сэрца маё задрыжала. / Дзеўку не за пуп, да за чэрава/ Укусіу па сераду« [52, 180]. Здольнасць эрагавана плавага органа мужчыны павялічвацца ў памерах таксама прыводзіла да цікавых фальклорных аналогій: »А ў нас сёння шавялі былі, / Чатыры ножкі ў кучы былі, / Пятая ножачка шавяліла, / Нам гарэліцу саладзіла« [52, 192].

Нягледзячы на тое, што ў большасці выпадкаў актыўнай сілай выступае мужчынскі пачатак у розных іпастасях, часам зайдзроснае ўмельства ў абыходжанні з тым самым »пачаткам« дэманструе маладая: »А наша малада ў клеці сядзіць, / У клеці сядзіць, каўбасы чыне. / Начыніла каўбасу – сам-другу не ўнісу, / Начыніла другую – яшчэ такую, / Начыніла трэцюю – яшчэ лепшую« [32, 183].

Дзяўкоцкая цнота таксама набывае ў фальклоры рэчавы хараўтар і можа выглядзяць як »чырвона каліна« (ягадка, ружа) ці золата: »Ой, слáуна, слáуна дзевачка, / Што ні хадзіла ў ўсёмянья лясы па арэшкі, / Да што хадзіла ў шчырыя бары ў ягадкі, / Да ўраніла чырвоную ягадку ў краватку, / Да ѹ пусціла харошу славачку, / Да ўраніла чырвону каліну ў пярыну, / Да ѹ пусціла харошу славачку на радзіну« [16, 213].

Стайлізованне да цнатлівасці дзяячыны ў традыцыйным грамадстве фармавалася, перш за ўсё, з улікам міфалагічнай карціны свету, хараўтарнай для тагачаснай свядомасці. Супрацьпастаўленне »цэлая—няцэлая« было толькі канкрэтнай праявай цэлага шэрту бінарных апазіцыяў кшталту: »поўны—пусты«, »багаты—бедны«, »левы—правы«, »урадлівы—неурадлівы« і г.д. Невыпадкова, этнограф А.Троіцкі зазначыў у XIX ст.: »Просты чалавек верыць у тое, што цнатлівая дзяячына прыносіць у дом божае благаслаўленне, а нецнатлівая – згаленне, разлад і інш. нелады і спусташэнне дому« [4, 114].

Выразнае ўказанне на гэтую патэнцыйную небяспеку для ўсёй гаспадаркі знаходзім і ў фальклоры: »Ня чуйце вы, коні, / Ня чуйце і, каровы, / Ня чуй, наша пашня, / Што к нам дзірава прыйшла« [52, 205].

Таму, калі высвятлялася, што нявеста »нячэсная«, з яе і з усімі яе радзінімі да-волі жорстка кілі: »Пад ёлкай расла, / Не дзеўкай прыйшла. / Пад елкай спала, / Не дзеўкай усталала. / З елкі звалілася, / На сук прабілася« [52, 205]. »Наехалі прыданачкі, як адна, / А прывязлі бочачку беза дна. / – А ці вы ѿ яе самі дно ўстанавіце, / А ці вы яе з сабой дамоў вязіце« [52, 205]. Найбольш вядомым пакараннем за такую правіну было накідванне на бацькоў маладой ці свата (закосніка) хамута [67, 223]. »У гэтым выпадку абыгryваецца як форма хамута, так і яго адносіны да жывёльнага свету. Такім чынам паводзіны »нячэснай« прыпадабняюцца паводзінам жывёлаў« [31, 85]. Калі ж нявеста аказалася цнатлівой, »пачынаецца рух і сваволле. Госці, скачучы па лавах, стараюцца іх перавярнуць і паламаць: гаспадары, каб не дапусціць гэтага, чым-небудзь падпіраюць лавы. Калі гасцям удаецца іх задума, то яны хваляюцца, што ім вельмі добра было – дазволілі нават паламаць лавы! Забавам няма канца: закоснікі ловяць курэй, рэжуць, гатуюць – ўсё дазваляецца, калі маладая вартая таго« [67, 223]. На думку А.Байбурына: »экстатычны хараўтар паводзінаў удзельнікаў, адмаўленне ўсіх існуючых нормаў

і правілаў – тыповы ўзор карціны аднаўлення існуючых сувязяў і адносінаў» [31, 85]. На Гомельшчыне, калі нявеста была цнатлівай, яе сяброўкі білі посуд, а «на двары вывешваюць чырвоны сцяг» [4, 385], (што пад'южвае зрабіць жартоўную трактоўку шэрагу чырвонасцяжных святаў).

Аднак, наўрад ці, стаўленне да дашлюбных сувязяў моладзі ў традыцыйным грамадстве было уніфікованым і стэрэатыпным. Свае карэктывы ўносілі рэгіянальныя, канфесійныя ды й эпахальныя чыннікі. Адсюль, »гаворачы аб грамадскай думцы, мы ў сяю чаргу павінны ўлічваць магчымасць яе раздаення на фармальную, якая авбяшчала пульную неабходнасць выканання тых ці іншых нормаў, і рэальную, якая ўсур'ёз гэтага не патрабавала і досыць ліберальна ставілася да парушальнікаў« {93, 41}.

### Эротыка радзіннай абрадавасці

У традыцыйным грамадстве, дзе сям'я разглядалася, перш за ёсё, як адзіна магчымы механізм самаўзначення і працягу роду, чалавек лічыўся »супоўным« (сапраўдным) не толькі па ўступленні ў шлюб, але ававязкова пасля нараджэння дзяцей. Адсутнасць жа дзяцей у сямейнай пары, наадварот, разглядалася як божая кара, што выключала сужонкаў з шэрагу »нормальных« людзей, рабіла іх сацыяльна і рытуальна непаўнавартымі (напрыклад, бяздзетных не запрашалі ў сваты, кумы, іх удзел у рытуалах каляндarnага цыкла быў абмежаваны). »Прычыны бяздзетнасці тлумачыліся сялянамі ў розных мясцовасцях па-рознаму, але асноўная з іх самая распаўсюджаная – уплыў месяца (бяздзетнымі лічыліся тыя, хто нарадзіўся ноччу ў канцы адной квадры месяца і ў пачатку новай – у межах). У шматлікіх раёнах Беларусі бяздзетнасць прыпісвалася чарадзейству ў час вяселля« [94, 15]. У культурах рытуальнага тыпу з'яўленне на свет дзіцяці яшчэ далёка не азначала з'яўлення ў грамадзе новага чалавека – адзінкай соцыума дзіця рабілася ў выніку складаных абрадавых дзеянняў, пачынаючы ад магічных аперацый пры пераразанні пупавіны і скончваючы першым паstryганнем валасоў у 1 год.

Эротыка, як сімвалічнае адлюстраванне міжполавых дачыненняў і, адпаведна, зачацця і нараджэння дзяцей, у радзіннай абрадавасці мае некалькі ўзору – вырашэння як вербалынага, так і акцыянальнага плану. Найбольш архаічная сімволіка ляжыць у аснове сюжэтаў, звязаных (ці закліканых патлумачыць) з прычынай з'яўлення дзіцёнка на свет і надзяленнем яго Доляй, у той час як тэма ўзаемадносінаў кума і кумы вылучаецца больш выяўным эратызмам, пабудаваным на даволі празрыстым сімвалізме.

Найбольш архаічны матыў зачацця дзіцёнка, які фіксуецца амаль выключна на Беларускім Паддзвінні (арэал расселення крывічоў), трывала суадносіца з вобразам каваля: »Ой, спасіба таму кавалю, / Што скувала дзяцёну. / Малаточкам не стукаў, / У ручачкі не хукаў, / А, ляжаўшы на палу, / Упіраўся ў сцяну. – Цёплая, добрая кузня была!« [69, 219-220].

У індаеўрапейскай міфалогіі вобраз каваля мае даволі універсальнае значэнне. Ён »надзелены звышнатуральнаі стваральнай сілай, звязанай з агнём, і валаодае функцыямі дэміурга – вярхоўнага боства... – памагатага аднаго з вярхоўных багоў, культурнага героя і (ці) продка« і »можа выкаваць песню, вяслле, слова«

[95, 21]. Паказальна, што »святыя кавалі« Кузьма і Дзям'ян фігуруюць і ў вясельнай традыцыі крывіцкага арэалу: »Святы Козьма-Дзэм'ян, / Прыхадзі, прыхадзі на свадзьбу к нам. / Са сваёй кузенкай, / Скуй нам свадзебку...« [14, 137].

Як і зачаццё, так і народзіны дзіцяці вымагалі, па народным меркаванні, узаемадзеяня мужчынскага і жаночага пачаткаў. І калі ў першым выпадку ўдзел мужчыны быў насамрэч рэальны, і рытуальны сімвалізм толькі абыгрываў гэтую сітуацыю (параўнай: »Зараз хрэсьбін мала гуляюць, »бо дзяцей не раджаюць, якія дзеці, дзяцей жа пальцам не зробіш, мужык трэба« [69, 93]), дык удзел мужа ў родах сваёй жонкі грунтаваўся выключна на прагматызме сімвалічнага плану. Так, у беларусаў Смаленшчыны Ул. Дабравольскі зафіксаваў звычай, калі мужчына »дапамагаў« сваёй жонцы нараджаць, імітуючы родавыя схваткі і пакуты. У выпадку, калі ягоныя стогны былі не пераканаўчымі і, адпаведна, слаба дапамагалі, бабка-павітуха навязвала на дзетародны орган мужа суворую нітку і раз-пораз адчуvalьна яе торгала. Акрамя таго, лічылася, што чарапаўніцы могуць цалкам перакласці рэальны боль і пакуты з жонкі на мужа [96, 370-371]. Падобны звычай існаваў і на Палесці. »Муж у час родаў прысутнічаў, каб жонцы было лягчэй раджаць. А яшчэ, каб лягчэй радзіць, трэба было на свайго мужа казаць дрэннымі словамі« [69, 61]. Адсутнасць мужа пры родах магла замяніць реч з выразнай сімвалікай мужчынскага аплодняючага пачатку. На Міншчыне, »калі пачыналіся роды, звалі бабку-павітуху, якая каля парадзіхі клала вельмі спелы агурок (калі да яго дакрануцца, то праз адтуліну палезуть зярніты). Гэты агурок клалі для таго, каб парадзіха хутка і лёгка нарадзіла дзіця« [69, 187]. У якасці дапаможнага сродку пры цяжкіх родах выкарыстоўвалі і нагавіцы мужа (выразная сувязь з полавай сферай мужчыны), праз якія жанчына мусіла пераступіць трэ разы [97, 480].

Аднак найбольш выразныя эратычныя элементы радзіннай абрадавасці выяўляюцца падчас »застольнай бяседы«. Менавіта падчас застолля »пачынаюцца самыя непрыстойныя жарты не толькі словам, але і справай – у чым не можа быць сораму, бо на хрэсьбіны збіраюцца толькі жанатыя (вылучана мной. – У.Л.) [69, 108-109].

Асноўнымі »героямі« інтymных прыгодаў і сексуальных паходжэнняў у радзінным фальклоры выступаюць кум і кума, што далёка невыпадкова. Роля бабкі-павітухі і кумоў у рытуале, у параўнанні з бацькамі дзіцёнка, з'яўляецца першаснай, бо »павітуха» лепіць цела чалавека, стварае форму, а хросныя даюць імя, далучаюць да сферы духоўнага. Тоё, што галоўныя ўдзельнікі гэтага працэсу – не бацькі, а староннія, судносіцца з... тэндэнцыяй рытуала да вылучэння дзіцёнка з »прыроды«. У дадзеным выпадку размова можа ісці пра тое, каб даць дзіцяці »сапраўдных«, не біялагічных бацькоў« [31, 47]. Аднак »пікантнасць« сітуацыі палягала ў tym, што з'яўляючыся »бацькамі« дзіцяці, кум і кума, па народных уяўленнях, мусілі быць мужам і жонкай ці, як мінімум, мець узровень узаемадачыненняў, дастатковы для з'яўлення дзіцёнка. Нягледзячы на тое, што ў рэальным жыцці полавыя дачыненні паміж кумам і кумой былі жорстка табуяваныя (»недараўальны грэх«), а шлюб між імі забараняўся [39, 335], гэты »прабел« з ліхвой кампенсаваўся віртуальна-жартоўным чынам у радзінным фальклоры.

Найчасцей ініцыятыва ў грахоўным збліжэнні прыпісваецца куму, які залягаецца да кумы, прыносячы ёй адмысловыя падарункі: »А кум кумку / У садочак

вядзе. / А кум кумцы / Агурочак нясе / – Не хачу я / Агурочка твайго. / Не чапай ты / Хвартушочка майго. / А кум кумку / У садочак вядзе, / А кум кумцы / Ды кілбаску нясе. / – Не хачу я / Ды кілбаскі тваёй, / Не чапай ты / Ды спаднічкі маёй», але, пакаштаваўшы хмяльнога мёду, кума робіцца больш згаворлівай: »Упілася, кумок, мёдам тваім. / Ды рабі ты ўжо, што хочаш, / З жываточкам мaim« [74, 150]. »Падарункі-пачастункі« кума маглі мець абсалютна рэальныя наступствы: »Дам падарак дарагой, / Хоць маленъкі, дак жывой. / Будзеш, кумка, калыхаць, / Будзеш кума праклінаць« [69, 380].

Інтymныя дачыненні кумы й кума ў фальклоры часта прымамоць выгляд гаспадарчай »дапамогі« з боку апошняга. Так, кум »крые куме хату« (а затым і ложак), сее канапелькі, гарэ надзел кумы ці нават тчэ на краснах: »Кум да кумы заліцаўся, / Красёнкі ткаць ёй абяцаўся. / Як ён ткаў, прытыкаў, / Прытыкаочы, казаў: / – Ты кума, ты душа, / На ўсе кумы хараша!« [69, 393] (параўнай, красны ў загадцы: »Хвартухам шаруе, нагамі кіруе, / Дзе разінеца – туды суне« [74, 204].

Часам сваё жаданне кум выказвае досыць просталінейна: »Такі, кума, дайся, / Такі дагадайся, / Такі часам пад поясам / Пашчупаці дайся« [15, 638]. Але і сама кума далёка не заўсёды выглядае пасіўнай стараной у дачыненніх з кумам. Так, яна можа запрасіць яго на адмысловую »касьбу«: »Яшчэ, куме, не відно, / Хаваймася пад радно... / У мяне, куме, трава асака, / Kaci, куме, з высака« [15, 426], ці папрасіць аб інтymнай паслузе: »Кум не п'ецы, кум не п'ецы, / Кума не хочыць. / У кумы ў прарэсе, у кумы ў прарэсе / Блыха шчакочыць. / – Кумочак-браточак, кумочак-браточак, / Не бойся грэху, / Выгані ў кумы, выгані ў кумы / Блыху з прарэху« [69, 383].

У жартоўнай форме адлюстраваны ў радзіннай паэзіі непасрэдны інтymны контакт кумы і кума, пад час якога апошні сутыкаецца з невядомай »звярынай«, што яго моцна палохае: »А кум кумку разуваў, / Пад падолік заглядаў. / – А, кумачка, што за звер? / Я баюся, каб не з'еў. / – А кумочак-дурачок, / Ці ты ў лесе не бываў, / Такіх звярэй не відаў? / Гэта, кумок, выдра, / Што ўсім людзям відна. / Гэта, кумок, бобра, / Што ўсім людзям добра. / Кумка ў лесе бываў, / Такіх звярэй не відаў. / Не кукуе, не пяе, / Толькі роцік разяе«\* Сюжэт гэты папулярны і шырокі вядомы на Беларусі, мае разнастайныя варыянты. У адным з іх ідэнтыфікацыя »звярыны« прадстаўлена больш падрабязна: »А я быў у лесе, / А я бачыў барсука, / Дык у кумкі шэрсць не така... / А я быў у лесе, / А я бачыў ліса, / Дык у кумы лыса. / А я быў у лесе, / А я бачыў воўка, / Дык у кумы ж лоўка« [69, 138]. Зляканы кум спрабуе разабрацца са »звярынай« з дапамогай уласнай »зброй«, але марна: »Пакуль выняў пісталет, / Аглянуўся – звера нет« [69, 379].

Але, нават безадносна кумоў, тэма »пра гэта« была даволі разгорнутай у т.зв. »тлустых«, »саромных« ці »брахлівых« песнях і прыпеўках, якія з'яўляліся неад'емнай часткай радзіннага фальклору. Напрыклад, »сексуальная прыгода« магла адбыцца нават паміж бабай і чортам: »Чорт бабе ніці падае / Дый за цыцкі бярэ. / Пакаціліся ў куток / – Прарароў бабу гурок. / Стала баба азірацца, / Што жывот стаў падымацца... / Стала баба плакаці / – Пачало ўжо і кувяці. / Люлі, люлі, люлясікі, / Што зрабілі гулясікі« [66, 130].

\* Запісана аўтарам у 1995 г. ад Макеенак М.П., 1927 г.н., у в. Маскалёнкі Верхнядзвінскага р-на.

Прыпейкі, якія выконваліся на Радзінах, мелі двухсэнсоўны харктар, калі за знешне бяскрыўднай формай хаваўся выразны эратычны падтэкст. »Як сведчаць інфарматары, выконваліся яны ўжо на ладнай ступені весялосці прысутных і, натуральна, былі жартоўнымі: «А ў нашага за-за-зайца / Адарвалі я-я-яблычка / ў зялёным саду. / А ў нашага дзяя-дзяя-дзядзі / Усе дочки бля-бля-бляхамі таргуюць яны. / Лінінграцкі по-по-поп / Сваіх дачок ё-ё-ёлкамі загараджваў. / А ў нашага по-по-попа / Адарвана жо-жо-жоўтая парцячанка ў яго». \* Як ужо адзначалася раней, фіксацыя падобных фальклорных твораў з'яўляеца найбольш праблемнай для палявога даследчыка, паколькі носьбіты традыцыі (інфарматары) па-за абрадавай сітуацыяй трактуюць гэтыя песні як »бессаромныя«, співаць якія ў штодзённым жыцці, а тым больш старонняму чалавеку (даследчыку) непрыстойна і няможна. Закранаючы тэму эратычна-шлюбнай сімволікі радзіннага рытуалу, неабходна звярнуць увагу і на абрадавыя дзеянні, непасрэдна звязаныя з бабкай-павітухай. У міфалагічным вымярэнні менавіта бабка-павітуха (»пупоўніца«, »пупарэзка«) выступае як пасрэднік паміж сферай сакральнага (Богам) і соцыумам, выпрашваючы і дастаўляючы нованараджанаму Долю: »Бабуся стаіць, дзіцяцю дзяржыць, / Богу радзіцца. / I з Богам радзіцца, долю просіць / i багавую і грашовую« [69, 206]. Невыпадкова ў гэтай сітуацыі тое, што »бабкай« магла быць жанчына сталага, ужо недзетароднага веку, у зваротным выпадку доля немаўляці магла быць »перацягнутай« яе ўласнымі дзецьмі.

Асноўнай рытуальнай сістэмай радзін з'яўляеца »бабіна каша« – увасабленне не толькі долі новага ў грамадзе чалавека, але і калектыўнай долі ўвогуле, якую неабходна было наноў размеркаваць. »Разбіўшы гаршчок ці міску, гаспадар губляе ўжо сваё права на кашу. Яна становіцца агульнай. Кожны з гасцей каштую бабіну кашу, а бабка надзяляе ёй усіх дзяцей, што к моманту раздзелу бабінай кашы збіраюцца сюды амаль што з усіх вёскі. Кабеты, у якіх дома засталіся дзеци, бяруць некалькі штук пячэнняў ад бабінай кашы ў кішэню, ці запазуху, бо прыехаць дамоў з хрэсбін без бабінай кашы лічыцца тое самае, што вярнуцца з горада да дзяцей без гасцінца« [69, 193]. Такім чынам, кожны дзіцёнак вёскі атрымліваў сваю частку долі. »Паказальна, што каша – не толькі хрэсбінная, але і вясельная, і пахавальная сістэма, гэтак выкарыстоўваецца кожны раз, калі ўзімку неабходнасць сімвалічнага пераразмеркавання жыццёвых дабротаў і каштоўнасцяў – свайго роду потлач« [31, 52].

У нашым кантэксле цікавасць уяўляе сам працэс біцца посуду, які »утрымлівае шлюбна-эратачныя адценні«. Так, »у Кобрынскім раёне гаршчок з кашай разбівалася [32, 66] сама бабка-павітуха з пажаданням: »Каб к нашэй дзеўцы хадзілі кавалеры« або для хлопчыка: »Каб жаніўся, у пары жыў« [94, 69]. Ва Усходнім Палессі »жанчыны – удзельніцы хрэсбін кідалі адна ў адну чарапкамі ад разбітага гаршчка ці клалі іх на галаву бяздзетных жанчын і пры гэтым выказвалі пажаданне: »На табе, каб і ў цябе праз год была каша« [94, 70].

Несумненную эратычную скіраванасць меў звычай, шырокая распаўсюджаны на Беларусі (выключэнне складаюць некаторыя рэгіёны Палесся), – напрыканцы радзінаў цягаць (катаць) бабку-павітуху на баране. Цягаць бабку на баране, як правіла, пакрытай вывернутым кажухом, мусілі выключна мужчыны і

\* Запісана аўтарам у 1995 г. ад Кардзюковай Т.Б., 1930 г.н., у в. Маскалёнкі Верхнядзвінскага р-на.

абавязкова цераз усю вёску. На Меншчыне бабцы пры гэтым размалёўвалі шчокі ярка-чырвонай фарбай, на галаву павязвалі шмат хустак, уторквалі пер'е так, што атрымліваўся сапраўдны вянец. Госці, што суправаджали яе, перапраналіся: мужчыны ў жаночае адзенне і наадварот, сустракаліся сярод іх »дохтур«, »салдат«, у многіх на галаве было надзета рэшата [94, 76-77].

На Віцебшчыне і Магілёўшчыне бабка, калі яе цягала, падганяла мужчын венікам [69, 95]. Як слушна заўважыла Т.Кухаронак, цяганне бабкі-павітухі на баране »дзеянне, настолькі насычанае разнастайнымі сімваламі і вобразамі, што цяжка пачаць яго аналітычную характарыстыку« [94, 78]. Сама аўтарка лічыць, што »асноўная мэта выканання абрэду – жаданне садзейнічаць дабрабыту і шчаславому жыццю дзіцяці« [94, 78]. У семантычнай інтэрпрэтацыі бараны, як праўала, падкрэсліваецца яе фалічная сутнасць: »У вонкавай форме бараны найперш прыцягваюць ўвагу яе гострыя зубы, што, натуральна, вызначае яе фалічную семантыку« [32, 58]. Але, хоць сімвалічна атаесамленне зуба бараны і фаласа не выклікае пярэчання, семантыка самой бараны падаецца больш широкай. Графічная выява асновы бараны – рашэцісты квадрат (ромб), яшчэ з часоў Неаліту мае значэнне зямлі, разбітай на надзелы. Прастакутнік, у якім кожная з ячэек мела крапку (на кожную ячэйку бараны прыпадае зуб) азначаў засеняне (аплодненне) поле [98, 88-89]. Жаночая семантыка асновы бараны знайшла сваё адлюстраванне і ў фальклоры. Так, у загадцы барана атаясамліваецца з жаночым адзеннем: »Дзіравая плахта ўсё поле пакрыла« [82, 331], дзе »плахта« – жаночае адзенне тыпу спадніцы з двух сшытых да палавіны полак« [99, 270]. У »кумаўскіх« песнях барана з ячэйкамі-адтулінамі таксама судносіцца з жанчынай: »Прыйшоў кум да кумы / Пазычаці бараны. / Кума нагу падняла: / О то табе барана!« [66, 132]. Такім чынам, барана сімвалізуе дзейснае спалучэнне мужчынскага і жаночага пачаткаў у кантэксле ідэі плоднасці (ураджайнасці, нараджальнасці). Гэтую ідэю ўласціле і сама бабка-павітуха. У прыведзеным вышэй апісанні бабка сімвалічным чынам »вяртаецца« у дзявоцкі, дзетародны стан (»румянец« на шчаках, вянец на галаве), а венік, якім яна паганяе мужчын, у народнай традыцыі »выступае як сімвал-замяшчальнік мужчыны« [32, 102]. Невыпадкова, на Віцебшчыне, каб аблегчыць роды, бабка-павітуха грукала памялом у столъ [66, 101]. Акрамя таго, »біццё венікам у народнай свядомасці ўспрымалася як сімвалічны эквівалент futuere« [32, 103].

Падсумоўваючы, можна меркаваць, што абрадавае цяганне бабкі-павітухі на баране мусіла спрыяць не толькі добраі долі нованараджанага, а з'яўлялася заключным этапам узнаўлення патэнцыяй ці спору менавіта калектыўнай долі (на гэта ўказуе і маршрут »цягання« – цераз усё сяло), а менавіта яе дзетароднага спектра. Прасцей кажучы, дзіцёнак, якога прыняла бабка, не мусіў стаць апошнім у вёсцы.

### Кола дзён

Наяўнасць эратычнай кампаненты ў большасці абрадаў сямейнага і каляндарнага цыклу, безумоўна, не азначае, што ў будзённым (сямейным, гаспадарчым) жыцці тэма сексуальных адносінай (сексуальнасці ўвогуле) была не актуальнай ці табуяванай. Чалавечая сексуальная патэнцыя ўсведамлялася, як адна з пра-

яваў касмічнай стваральнай энергіі, што, у сваю чаргу, дазваляла чалавеку быць не толькі рэцыпіентам ва ўзаемаадносінах з прыродай, але й самому дзейным чынам удзельнічаць у быцці Сусвету. Перадусім, гэта датычылася гаспадарчай дзейнасці вяскоўца (полавы акт з жанчынай і ўзворванне зямлі на сімвалічным узроўні – з'явы ідэнтычныя), калі полавыя органы мужчыны ці жанчыны выконвалі выразную прадукцыйную, стымулюючую функцыю ў адносінах да палеткаў, насення, будучага ўраджаю. »На Віцебшчыне, каб урадзіла добрая пшаніца, гаспадар сеяў яе ўночы, распрануўшыся дагала« [37, 108]. Калі садзілі гуркі, з мэтай стымуляцыі іх росту выкарыстоўвалі рэчы з выразнай фалічнай сімвалікай: кол, палена, таўкач, пры гэтым катэгарычна забаранялася садзіць гуркі жанчыне, »што з лет выйшла (не дзетароднага веку. – У.Л.), бо не будзе плоду ніякага« [100, 308]. Полавы сімвалізм быў задзейнічаны і пры сяёбе лёну. Беларусы Паддзвіння сеялі лён на Канстанціна і Алену (3.VI) і пры гэтым качаліся голымі па зямлі, на якой ён будзе потым сцяліцца, – каб вырас доўгі і валакністы« [63, 230]. На Палессі, як паведамляе З.Глогер, жанчыны напярэдадні сяўбы лёну збіраліся ў карчме, дзе балююць і скачуць праз пень, пастаўлены пасярод хаты, гаворачы, што як высока каторая скочыць, так высока вырасце яе лён« [101, 377]. На Купалле (Віцебскі пав.) з тым, »каб завіваліся вялікія моцныя качаны... яшчэ да ўсходу сонца баба распранаецца дагала і робіць вакол расліны вялікае кола« [102, 209].

Несумненню эратычна-шлюбную афарбоўку мела і качанне/кулянне жанчын на ніве пад час дажынак, а таксама маніпуляцыі з »барадой« – рэштай жытніх каласоў, пакінутых на полі ў абрадавых мэтах [103, 27-36].

Увогуле, полавая ідэнтычнасць чалавека, замацаваная ягонай сацыяльнай роліяй (мужчынская/жаночая праца) і адпаведнай культурнай атрыбутыкай (адзенне) разглядалася як адзін з неад'емных элементаў светабудовы і светапарадку. Замахі на яе парушэнне, нават на зневшнім узроўні, усведамляліся як скрайне негатыўныя, »д'ябальскія«. Падобным чынам успрымалася пераапрананне мужчын у жаноцкую, а жанчын у мужчынскую вопратку (за выключэннем абрадавых сітуацый, дзе »падмена была санкцыянявана самім рытуалам: Каляды, Купалле, Радзіны і да т.п.). »Няможна чалавеку адзявацца ў бабскае ўбранне, як і бабе няможна класці на сябе мужчынскія порткі ці шапку, бо нячыстая сіла возьме да ў заменіць тых людзей – мужчыну зробіць бабаю ці жанчыну мужыком да ў прыкажа сабе служыць. А анёл тады адступіцца ад таго чалавека« [35, 147]. Падобнае пераапрананне вяло да змены не толькі асабістых характарыстык чалавека, але й ягоных гаспадарчых функцый: »Той мужчына будзе баяцца ваўка і наогул будзе палахлівы, які надзявае жаночы галаўны ўбор. Жанчыну ў мужчынскай шапцы вельмі скора можна сурочыць, а свойская жывёла стане такой жанчыны баяцца« [37, 81].

Падобным чынам інтэрпрэтаваліся і гарманальныя асаблівасці арганізму канкрэтнага чалавека. »У каго не растуць ні вусы, ні барада, той ні баба, ні чалавек. Калі ў бабы растуць вусы або барада, та тая баба не баба й мужык не мужык, а так сабе чорт ведае што« [35, 163].

Паказальнікам жа падвышанай сексуальнай энергіі (юрлівасці, »улюбчывасці«) разглядаліся частыя зубы, якія, праўда, балелі значна часцей, чым »рэдкія« [37, 77]. Аднак, пры любых раскладах, полавае жыццё беларускага вяскоўца далёка не з'яўлялася нейкай неабходнай вымушанасцю дзеля працягу роду, але

было далёка не апошняй радасцю і соллю быцца на гэтым свеце. І хоць усе фальклорныя творы на »гэтую« тэму, без вынятку, носяць жартоўныя характар, іх сутнасная, прайдзівая аснова наўрад ці можа выклікаць сумніў. У прыватнасці, гэта датычыцца суднясення па шкале жыццёвых каштоўнасцяў полавага акта і харчавання: »На што бабе рашато, на што бабе сіта: дзед бабу патаптаў – будзе баба сыта« [104, 24]. Прычым, жарсць магла заспець у любым месцы, а сам »двойбой« вызначаўся нічым не прыхаванай эмацыйнасцю: »Ах ты, Сідар-макацёр, / На парозе бабу цёр: / Што паверніць – / Баба пердніць, / Што пацісніць – / Баба пісніць« [73, 6]. Мужчынскай жа моцы, без усялякіх падпорак з боку »віягры«, можа пазайздросціць ці не кожны прадстаўнік »моцнай паловы« і сёння: »Наш дзед сані гнець – / Па чатыры кліны б'ецы: / Пастой, бабко, яшчэ слабко / Ганю пяты – пойдзіць гладка!« [73, 87]. Пры гэтым »парыву плоці« з усёй апантанаццю, да поўнае знямогі аддаваліся не толькі мужчыны: »Там была, там была, / Дзе коні пасуцца; / Так дала, так дала, / Што рукі трасуцца« [73, 32].

Аднак часам жаночыя спадзяванні не спрайджаўліся: »А ну ж ты ня дуж – ці на цябе ліха? Капашуся, варушуся, а ты ляжыш ціха?« [42, 8]. Інтymная няўдача магла мець і даволі банальную прычыну: » – Шавялі, бабка, нагой – / Ні магу, кармілец мой! / Я б і рада шавяліць – / Шавялуха не стаіць« [73, 29].

Што датычыць тэхнікі сексу, то, безумоўна, варыятыўнасць полавых стасункаў беларусаў XIX ст. была больш сціплай, чым у »Камасутры«, але і тут пра сочваеща пэўная разнастайнасць. Найбольш распаўсюджанай была класічная еўрапейская пазіцыя »мужчына зверху«: »Не лажыся, Марка, бокам / Гэта табе не нарокам. / Да лажыся правусенька: / Будзе табе да мілюсенька« (»камора«) [52, 178-179]. Даволі часта ў фальклоры сустракаецца ўказанне і на пазіцыю »мужчына ззаду«: »Як у полі, ў полі / Пасець дзеўка коні. / Прышоў да е Якаў – / Ставіў дзеўку ракам« [73, 42], а таксама »вершніца« ці »жанчына зверху«: »Сядзіць свацця на елі, / Распусціўшы калені« [4, 446]. На бытаванне аральных формаў сексу ва ўсходніх славянаў (праўда, у абрадавым кантэксле) указвае яшчэ »Слова нейкага Хрысталюбца« у рэдакцыі к. XIV – пач. XV ст.: »И егда же оу кого ихъ боудеть бракъ, творять съ боубны и съ сопѣльмим, и съ многими чудесы бѣсовскими; и ино же сего горшѣ: устроивъше срамоту моужъскою и въкрадывающе въ вѣдра и въ чашѣ, п’ють и, вынемъше, осморкывают и облизывают и цѣлоуют« [105, 375]. Падобныя згадкі знаходзім і ў беларускім фальклёры к. XIX – п. XX ст.: »Люблю, люблю Пеценьку / За сладку конхециньку: / Як паложыць у раток / Даک заныіць жываток« [73, 54] ці »Сінія штаны, белая падкладка, а што ў штанах, тое сладка« (загадка пра цукровую галоўку) [87, 331]. Аральныя практикаванні, хутчэй за ёсё, не былі вуліцай з аднабаковым рухам: »Дзед бабу сагнуў, / касмоцце раздзымуў. / Салодкае выкусіў, / А горкае выплонуў« (арэх) [87, 320] ці »Як за лесам, за буйракам / Там стаяла баба ракам, / А дурань думаў капліца / Дай давай туды маліцца« [87, 237].

Згадкі пра анармальныя сексуальныя паводзіны сустракаюцца ў этнаграфічных матэрыялах і фальклоры выключна рэдка. Прычынай сексуальных дэвіяцый амаль заўсёды з'яўлялася псіхічна хвароба чалавека. Так, у адным з апавяданняў А. Сержптуўскага, полавыя дачыненні з цёлкай мае менавіта »шаляпаваты« парабак, які ўсур’ёз лічыць, што яна ад яго »прывяла гожага быка« [106, 143]. Паказальная ў гэтым плане інфармацыя была зафіксавана этнографічнай

экспедыцыяй ПДУ на Вушаччыне. Там, у в. Старыя Туросы, сваёй ненармальнай сексуальнай арыентацыяй вылучаўся Васька Герцык. »З бабамі ён дужа ругаўся. А я яго не баялася, мы з ім кароў разам пасвілі. Баб ён не любіў, мужчын дужа любіў. Адзін ён жыў, бацькі памерлі. Хадзіў абадраны ўсё ўрэмя. Дома самагонку гнаў. Бывала, завядзе да сябе мужыка, напоіць і спаць пакладзе. А патом нехта далахі ў аб гэтым начальству, ну яго і забралі ў дурдом. Там ён, кажуць, дужа ўлюбліўся ў начальніка бальніцы. Мусіць ён там усім надаеў і яго атравілік. Пры сваёй ненармальнасці Васька вылучаўся надзвычайнім дарам у выкананні абрарадавых (купальскіх, калядных, вялікодных) песняў: »Васька пачынае пець, ну як баба, а мы ўжо яму падпяваєм«\*.

На падлеткавую мастурбацию, як на сродак зняцця сексуальнай напругі (параўнай: »Дазволь, матушка, жаніцца. / Дазволь узяць каго хачу; / Не дазволіш мне жаніцца – / Колам печ разварачу« [73, 58]), у традыцыйной супольнасці практична не звярталі ўвагі, хоць Кірыла Тураўскі яшчэ ў XII ст. лічыў »ручны блуд« наших продкаў за сур’ёзны грэх [46<sup>4</sup>, 385].

Нягледзячы на тое, што лад, узаемапавага і каханне ў сям’і разглядаліся як найвышэйшая каштоўнасць у традыцыйным грамадстве, рэальнае становішча справаў магло істотна адрознівацца ад ідэалу. Далёка не заўсёды пры заключэнні шлюбу ўлічваліся пачуцці будучых сужонкаў. Вельмі часта асноўная матывацыя шлюбу выступала сялянская гаспадарчая прагматыка. У сітуацыі, калі, напрыклад, маладая дзяўчына мусіла ісці за старога ўдаўца, наўрад ці можна было чахаць цёплых узаемных пачуццяў у гэтай сям’і. Да таго ж стары муж, відавочна, не мог задаволіць сексуальныя запатрабаванні маладой жонкі. Усё гэта, з дакладнасцю наадварот магло адбыцца і з маладым хлопцам, што зайшоў у »прымакі« да значна старэйшай за яго жонкі. Адсюль невыпадкова, што тэма пазашлюбных адносінаў досыць шырокая прадстаўлена ў беларускім фальклоры. Прычым вялізная колькасць песняў на гэту тэму не мусіць зводзіць у зман даследчыка. Размова ў дадзеным выпадку ідзе хутчэй пра нешматлікія прэцэдэнты, разгорнутыя і тыражаваныя ўжо на фальклорным узроўні, чым пра масавую з’яву супружскай нявернасці ў рэальнім жыцці. У зваротным выпадку прыйшлося б узяць на веру ўсе »жудасныя, акалічнасці сямейнага жыцця, якія можна вычытаць у фальклорных зборніках: »А я мужыка не палюбіла, / Завяла ў садок і павесіла« [75, 316]. Ці не самы распаўсюджаны сюжэт – здрада маладой жонкі старому мужу: »– Прыйдзі, прыйдзі, млады хлопча, / У першай гадзіне. / Ідзі, ідзі, стары муж, / У лес па каліну« [65, 371]. Калі ў старога абуджаюцца падазрэнні, маладзіца робіць контрзахады: »– Калі, міленькі, ты мне не верыш, / Павесь званочак на падалочак.. / Як хто затроніць – званок зазвоніць... / Званочак звініць у садзе ля хаты, / А муж не чуе, бо глухаваты« [65, 315]. Вядома, што такія »бавы«, а tym больш у адсутнасці мужа ўдому мелі цалкам заканамерныя наступствы: »Начаваў у нас казак маладзенькі. / Начаваў ён тры дні і тры ночы. / Ды пакінуў мне карыя вочы« [75, 97]. Не меншай увішнасцю »на старане« вызначаліся і мужыкі, на што справядліва наракалі жонкі: »Ён арэць чужую ніёку, / Ён любіць чужую жонку« [65, 171]. Пры гэтым, у вачох »ізъменшчыка« вабноты чужых жанчынаў былі больш прыцягальнімі, чым уласнай жонкі: »А ў суседа люба жана, / Як пабачу – сэрца млее. / Су-

\* Запісана ў 1999 г. студэнткай ПДУ Градовіч А. ад Крывец Т.Е., 1930 г.н. у в. Старыя Туросы Вушач-  
кага р-на.

седава ўрадліва, / Тлуста, бела, чарнабрыва. / Мая худа, рудаброва, / Суха, як кара дубова» [65, 183]. Часам мужык паступаў са сваёй жонкай больш радыкальна: »Замкнуў жонку на замок, / А сам пайшоў да дзяяўкоў» [65, 328].

Пазашлюбныя адносіны жанатых людзей усведамляліся народнай традыцыяй, як страта індывідуальнай жыццёвой энергіі і, перш за ёсё, разумовых патэнцый: »Не паглядай чужых жонак: ці скасееш, ці здурнееш» [107, 127]; »чужыя жонкі – безгалоуе» [108, 129]. Лічылася, што найбольш юрлівия па-за шлюбам мужчыны, неўзабаве пачынаюць нагадваць свой дзетародны орган: »Хто к бабам вельмі многа мае дачынення, той хутка аблысее» [35, 155]; »Чужая мяккая падушка на чужой пасцелі лысіну працярэбіць» [107, 139]. З тым, каб мужык не хадзіў па чужых жонках, актыўна выкарыстоўваліся разнастайныя магічныя сродкі. Існаваў шэраг адмысловых замоваў: »На захаванне кахання«, »прысмуты«, »шоб вярнуцца бацька к дзіцяці«: »Пастаўце леску ад зямлі да неба, шоб сам Гасподзь з нябёсаў злязаў, такога чалавека да дзіцяці дадому прыгнаў, да ў пасцелі спаць паклаў« [79, 381]. Часам замова суправаджалася пэўнымі магічнымі маніпуляцыямі. »Калі мужык ходзіць па другіх, уязць рубашку ці там штаны, ці што, падраць на каснічкі, змераць з галавы да ног і тады пад сваю пасцель палажыць і загаварыць« (Крупскі р-н) [79, 581].

Як сведчыць палявы этнографічны вопыт, падобныя магічныя практикі бытуюць і ў сучаснай беларускай вёсцы, часам прыводзячы да трагікамічных ситуацый. У 1996-97 гадах у цэнтры аднаго з сельсаветаў Бешанковіцкага раёна (назва паселішча не прыводзіцца па этичных меркаваннях) адбылася наступная гісторыя. Жонка, даведаўшыся, што яе муж – мясцовы ўчастковы, ходзіць да іншай, зварнулася па дапамогу да вядомай знахаркі. Пакрыўджаная жанчына папрасіла зрабіць так, каб у ейнага мужа цалкам знікла полавае жаданне да »разлучніцы«. Але, напэўна, »чары« аказаліся замоцнымі і »жаданне« ва ўчастковага знікла не толькі ў дачыненні да палюбоўніцы, але і да сваёй жонкі. Літаральна за некалькі дзён не стары яшчэ мужчына, які вызначаўся неспатольнай юрлівасцю, стаў абсолютна бездапаможны ў сексуальным плане. Звароты жонкі да знахаркі і спробы апошній »адрабіць« уздзеянае поспеху не мелі. Пасля чаго канфлікт набыў адкрытыя характеристар, а лісты са скаргамі на »ведзьму« дасылаліся нават у рэдакцыю абласной газеты.

У той жа час, гісторыя ведае выпадкі, калі полавую слабасць, як вынік супракаў, лекавалі менавіта моцныя знахары ці чарапунікі. Так, у 1631 г. пад час »чара-дзейскага« працэсу, што праходзіў у Наваградскім гродскім судзе, былі выяўлены наступныя факты. Калі пані Фярэнсава, ужо будучы заручонай, рыхтавала мяды да свайго вяселля, вядомы чарапунік Карп папрасіў у яе таго мёду. Атрымаўшы адмову, Карп папярэдзіў Фярэнсаву, што гэта можа дацца ў знакі маладой. У выніку »чараў« Фярэнсава і яе муж шэсць тыдняў пасля вяселля не маглі мець полавых стасункаў. Рады здолеў даць толькі Карп. »А калі прыйшоў, толькі кійком ударыў па ёгінах саму Фярэнсаву і казаў ісці ёй да мужа. И на тым жа месцы мелі паміж сабой блізкасць і да ложкі не дайшоўшы« [109, 145].

Дзеля прафілактыкі і лекавання разнастайных полавых лысфункцыяў і хваробаў шырока выкарыстоўвалася фітатэрапія, асабліва, гэта датычылася парушэнняў у полавай сферы жанчын. Эліза Ажэшка прыводзіць цэлы шэраг жаноцкіх »парушэннікаў«: »бліскавіца« (*Potentilla argentea*), »курачая слепата«

(*Helianthemum vulgare*), »гваздзічка« (*Erythraea centaurium*), »сямізялён« (*Pyrola rotundifolia*), »дзеяціранак« (*Parnassia palustris*) ды іншыя [80, 462]. У якасці за-сцерагальнага сродку жанчыны выкарыстоўвалі адвар з »загартушкі« (*Orchis latifolia*), ад бяздзетнасці, выкліканай чарамі, збор з »маркоўніка« (*Daucus carota*) і »парушэнца« (*Parnassia palusrus*); у якасці лекаў ад венерычных хваробаў ужывалі »жыватабольнік« (*Plantago arenaria*), а пры »мужчынскіх проблемах« – »ста-ноўнік мужыцкі« (*Prunella vulgaris*) [80, 418, 495].

Паколькі сексуальныя паводзіны чалавека з'яўляюцца прыватным выпадкам ягоных сацыяльных паводзінаў, то ўяўленні пра ўнармаваную/ненармальную сексуальнасць, якія існавалі ў традыцыйным грамадстве, з'яўляліся адным з чыннікаў механізму ідэнтыфікацыі »чужынцаў« – прадстаўнікоў іншых сацыяльных і этнічных груп. »Чужынец«, як прынцыпова адрозны ад »тутэйшых« (гаспадарчымі заняткамі, звычкамі, рысамі характару, мовай і г.д.) надзяляўся і разнастайнымі хібамі сексуальнага характару ці »ненармальнасцю« сямейнага жыцця.

Найбольшай юрлівасцю, пожаддзю і, адпаведна, распустай характарызаваліся служыцелі хрысціянскага культу – папы ды ксяндзы. Перадусім, у »грахоўнай актыўнасці« вызначаліся праваслаўныя святары, якія маглі займацца аблуднай справай нават у царкве: »Мне ня можна да царквы хадзіць, / Мне ня можна на споведзі быць: / Папы, дзякі заліцаюцца, / І ў кніжках спамыляюцца« [65, 50]. Пры гэтым, справа наўрад ці абмяжоўвалася аднымі залётамі: »Чужы жонкі Богу моляцца, / Мая шэльма з папом борацца... / Ох, і борацца, качаецца, / Ніяк шэльма з ім не справіцца« [65, 47]. Падобныя паводзіны папа выклікалі адпаведную рэакцыю з боку мужчынскае паловы вёскі. »Быў адзін поп, да такі паганы, што яго й зямля насіла. Проста драў з людзей шкуру. А да баб быў такі падкі, што немаль усіх маладзіц перапробуваў. Ужэ збираліся дзецикі абстрыгці ему косу да перабіваць ногі, але баяліса граху« [106, 90-91]. Дамагаючыся свайго, поп пераконвае цяжарную жанчыну ў неабходнасці дарабіць плод у ейным чэраве (сюжэт добра вядомы нямецкім шванкам, французскім фабліе і італьянскім фацэціям часоў Адраджэння): »І пачаў поп малітца да дзіця дарабляць да так заходзіўса, што Матруна аж пачала крычаць« [106, 91]. Праўда, мужык помсціць адэкватным чынам. Пазычаючы ў папа дзве бараны, ён у загад святара сваёй жонцы і цнатлівай дачцэ: »каб далі абедзве« укладае іншы сэнс. З другога боку, юрлівасць папа і ягоны статус пасрэдніка паміж людзьмі і Богам з'яўляліся прычынай зваротаў да яго бяздзетных жанчын. Так у аповядзіце са зборніка А.Сержптуўскага »Адукаваны бычок« сяброўка раіць бяздзетнай жанчыне: »Бачыш, паподзі плодные, бо сьвіне, – кажэ тая маладзіца, – схадзі к нашаму папу, занесі ему гасьцінца да папрасі его гожэнко, мою й ублагаеш. Ён ужо многім памог. Цяпер дзякуюць« [106, 143].

У адрозненне ад папоў, »блуд« ксяндзоў, што ўвогуле не мелі права на сямейнае жыццё паводле цэлібату, у фальклоры паказаны больш закамуфляваным і вытанчаным. Паказальнай у гэтым сэнсе з'яўляецца радзінная песня з Глыбоцчыны: »Трэба, трэба, дзяўчынчака, / Пераспавядаци, / Ці прыйшлося, дзяўчынчака, / Перад прабаваці? / – Не давала, пане ксёнжка, / Не давала нікому. / Толькі дала перад / Ксёндзу маладому. / – Будуць табе, дзяўчынчака, / Грахі адпушчоны, / Бото ж цябе прабаваў / Чалавек свяціоны« [69, 472].

Падобная споведзь, але ўжо ў якасці вясельнай забавы бытавала на Мядзельшчыне. »Ксёндз«, апрануты ў жаночую спадніцу, з »святой вадой« – гарэлкай,

спавядзе прысутных. »Асабліва акцэнтуеца парушэнне 10 запавету.» Ксёндз за-дае пытанні, настаўляе спавяджаючагася, іх размова мае вольны, нават фрыволъны характар. Тут многа намёкаў на падзеі сапраўдныя, гледачы звычайна ўсё ведаюць і з вялікай асалодай сочаць, як гэта ўсё абыгryваеца. »Споведэз« завяршаеца »малітвай«: »Доміка-доміка, / Звалілася баба з коліка, / Ударылася аб печ – / Выскачыў хлапец« [58, 122].

Аднак выпадкі з рэальнага жыцця былі далёка не такімі смешнымі. Так, у др. п. XVIII ст. Дубіскі (Віленшчына) плябан Станкевіч абвінавачваўся ў згвалтаванні мяшчанкі Камінскай пад выглядам выгнання з яе д'ябла, а таксама Тэрэзы Станевіч і Юзэфы Мацкевіч, у прымусе нявест перад вянчаннем уступаць з ім у полавую сувязь і ўтым, што дзіцёнка, народжанага ад яго, ён загадаў укінуць у хлеў свінням [110, 150]. У 1897 г. вернікі мястэчка Койданава падалі скаргу на ксяндза Градзіцкага ў Магілёўскую духоўную кансісторыю. Ксёндз абвінавачваўся ўтым, што, завышаючы кошты на рытуальныя паслугі (вянчанне, пахаванне), ён абірае прыхаджанаў, а »сабраныя гроши траціць на разгульнае жыццё і на ўтрыманне значайнай колькасці прыслугі жаночага полу, якая мяньяеца штомесяц і атрымлівае добрае ўзнагароджанне« [111, 137].

Пэўнай сексуальнай »ненармальнасцю« характарызаваліся ў беларускім фальклоры і прадстаўнікі іншых этнічных супольнасцяў: »маскалі« (рускія), »хахлы«, »мазуры«, »жыды«, цыганы ды інш. Як правіла, »чужынцам« прыпісвалася распуста (»Жыла адна маскоўка да вельмі распусная баба...« [28, 177]) і дзіўныя, з гледжання »тутэйшых« сямейныя ўзаемадачыненні: »Ажаніўся стары жыд, / Узяў жонку Голду; / Пасадзіў на прыпечку – / I стаў біць у морду« [73, 166] ці »Жыд жыдоўку не ўзлюбіў, / Па цыцке ярмолкай біў. / А жыдоўка не схацела, / I ярмолка адляцела« [87, 223]. Валацужны лад жыцця цыганоў спарадзіў уяўленне пра іх прынцыповую »байструкаватасць« (»Ва ўсіх цыганоў нямашака бацькоў« [28, 190] і немагчымасць стварэння імі паўнавартай сям'і: »Цыган-рыган! / Прадаў душу за лягушку, / Прадаў жонку за машонку, / Прадаў хату за лапату, / А матку за швайку, / Купіў балалайку« [87, 177]). Мазуры, упоравень з глупотай, неспрэктыванасцю і лянатай, надзяляліся яшчэ і жывёльнай юрлівасцю: »Мазуры надта юрлівыя: кожан Мазур за дзеўкамі як кныр бегае« [112, 233]. »Хахлы« (украінцы) у вачох беларуса людзі не толькі надзвычай упартыя [28, 128], але і досыць жорсткія ў адносінах да жанчын. Так, паходжанне назвы вёскі Зашчоб'е на Палессі тлумачыцца наступным чынам: »Жыў тут украінец. I біў сваю жонку. Людзям дзіва: збіраюцца глядзецы. Ён б'е, а яна пытае: – За што б'еш?« [113, 294].

I ў сексуальным вымярэнні »хахол« быў непажаданым партнёрам для мяццовай жанчыны: »Ахну, махну, / Я ні дам хахлу. / Хахол чэсці не маіць – / Проці шэрсці піхаіць« [12, 211].

Безумоўна, шэраг »адхіленняў, прыпісаных »чужынцам«, меў хутчэй уяўны, чым рэальны характар, аднак некаторыя з іх адпавядалі рэчаіснасці. У прыватнасці, уяўленні пра распуснасць »маскалёў« вынікалі з назіранняў за мараллю і паводзінамі рускіх старавераў. »У маральных адносінах раскольнікі, як сведчыць... знаўца народа А. Семяноўскі, ніжэй за мараль беларусаў. Раскольнікі не прызнаюць святасці шлюбу, мала цэняць сужэнства, жанчыны ж не надаюць вялікага значэння цнатлівасці і вернасці ў шлюбе« [114, 284]. Часам нават моўная адрозненасць »тутэйшага« і »чужынца« прыводзіла да камічных непараразуменняў з

»эратычным« адценнем. »Раз, як стаялі маскалі ў сяле, так адзін хацеў перцу да яец, ды й кажэ на старую кабету: – Гэй! баба, папру да яец! А яна: – А каб з цябе, – кажэ, – дух выперло! Куды ты мяне старую папрэш да яец!« [115, 37]. »Атрымаць на арэхі« ад простай вясковай кабеты мог і пан са сваёй незразумелай тактоўнасцю. »Быў сабе кірмаш, аж ідзе якісь панічык і нехаця штурхнуў бабу ў бок, так адварнуўся і мувіць: – Пардон, бабка! – А каб цябе, – кажэ, – скула ўдушила! – ляньцесе: даў сайку пад бок і яшчэ ля, ось кажэ: пярдун баба! А каб ты пярдзеў, гадзе ты, нігды ні стрымайшысё!« [115, 37].

Безумоўна, што большасць таких сітуацыяў адносіцца да сферы народнага гумару, але ўсе аспекты »непадабенства« чужынцаў (у тым ліку іх неадэватныя сексуальныя паводзіны) не ў малой ступені ўпльывалі на тое, што выключная большасць шлюбаў у традыцыйнай беларускай супольнасці з'яўлялася монастырнай.

Завяршаючы невялікі і шмат у чым папярэдні дослед, прысвечаны эратычным кампанентам беларускай традыцыйнай культуры, неабходна спыніцца на шэррагу прынцыповых момантаў.

Аналіз даступнай этнографічнай і фальклорнай фактуры пераканаўча сведчыць, што ў супольнасцях рытуальнага тыпу, дзе абрадаваму (сімвалічнаму) афармленню паддягалі ўсе значныя моманты сацыяльнага і індывідуальнага жыцця, тэма сексуальных адносін мужчыны і жанчыны (шырэй – узаемадзейння мужчынскага і жаночага пачаткаў) папросту не магла быць ігнараваная, а тым больш табуяваная.

Сексуальная энергія чалавека ўсведамлялася як рэальная, прадметная права стваральнай касмічнай энергіі, адсюль – эратызм, як сімвалічнае выяўленне гэтае сексуальнасці і полавых узаемадачыненняў, з'яўляючыся абвязковым элементам практычна ўсіх рытуалаў календарнага і сямейнага цыклу. Асабліва гэта датычылася абрадаў, якія сімвалічна рэалізоўвалі пераход ад »старога« да »новага« ці то на калектыўным (Каляды, Масленка, Вялікдзень, Купалле) ці на індывідуальным (Радзіны, Вяселле) узроўні.

З улікам того, што ў традыцыйнай культуры ўсе элементы сусвету разглядаліся як велізарная сістэма знакаў і сімвалаў, што ў сваю чаргу амаль без выніткаў падзяляліся па полавай прыналежнасці (ці сутнасці), эратычным зместам магла надзяляцца, у залежнасці ад канкрэтнага сітуацыйнага кантэкста, надзвычай шырокая катэгорыя з'яўў і рэчаў. Так, фалічнае »прачытанне« маюць рэчы, звязаныя з дзейснай інструментальнай сферай: голка, хлебная лапата, саха, рала, таўкач, дзіда, шабля, меч, стрэльба, вуда і д.т.п. Фармальнае (колер, абрэсы) і тыпалагічнае (цвёрдасць, актыўнасць) ляжалі ў аснове такога сімвалізму: елка, шышка, морква, гурок, грыб, рыба, джала, каўбаса, пірог, кол, гарэх, палка, рог, як фальклорныя значэнні фаласу. Жаночы, дзетародны пачатак сімвалізуваўся рэчамі полымі, з адтулінай, але прынцыпова пасіўнымі: гаршчок, бочка, вядро, дзяяжа, мех, яма, нара, печ і да т.п. Сам полавы акт выяўляецца ў катэгорыях актыўнай дзейнасці: каваць, араць, рабіць, дзяйбусці, таўчы, засаджваць, устаўляць, мець, нацягваць, пароць, качаць, шыць і г.д.

У адрозненні ад рускай традыцыі (гл. »Запаветныя казкі« А.Афанасьева) літаральнае апісанне (па-за ўсялякай сімволікай) сексуальных узаемадачыненняў

мужчыны і жанчыны ў беларускім фальклоры практычна не сустракаецца, дый на ўзроўні ўсёй традыцыі лічылася непрымальнym і парабным.

Вызначальная рыса беларускай традыцыйнай эротыкі (як і ўсёй эротыкі ў прынцыпе) – яе цесная суаднесенасць з народнай смехавой культурай. Бо і полавы акт, і смех у аднолькавай ступені адмаўляюць смерць і супрацьстаяць ёй, сквярджаючы жыццё.

На ўзроўні маладзёвай субкультуры, насычанасць »гульні« эратычнымі элементамі з'яўлялася неабходнай умовай паўнавартаснай сацыялізацыі чалавека і стварэння патэнцыйнай шлюбнай пары. Эротыка, у адрозненне ад цяперашняга часу, не з'яўлялася гатовым прадуктам для масавага спажывання, а прадукавалася самімі ўдзельнікамі »гульні«, у танцах, гульнях і спевах, што, само сабою, здымала шмат якія комплексы і падлеткавую неабазнанасць у пытаннях полу.

З другога боку, не хацелася б прадставіць эротыку нашых продкаў, як толькі частку рытуальнай, сімвалічнай рэальнасці, бо і ў штодзённым, пабытовым вымярэнні каханне і інтymнае блізкасць з каханым чалавекам былі не апошняю радасцю зямнога жыцця.

## Літаратура

1. Бабкоў І. Прагемонены да календарнага часу // Культура, 1995. № 13. С. 5–6.
2. Элиадэ Мирча. Священное и мирское. М., 1994.
3. Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1989.
4. Вяспелле: Абрад. Mn., 1978.
5. Жаніцьба Цярэшкі. Mn., 1993.
6. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. СПб., 1905.
7. Серебренников Ф. Обычаи и обряды крестьян Себежского при крестьинах, свадьбах и похоронах // Памятная книжка Витебской губернии на 1865 г. –СПб., 1865. С. 75–93.
8. Сярод нешматлікіх прац, што асвятляюць узаемаадносіны палоў у маладзёвай субкультуре: Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения С.-Зап. края. Т. 1. Бытовая и семейная жизнь белорусов в обрядах и песнях. СПб., 1887. Ч. 1; Довнар-Запольский М.В. Заметки по белорусской этнографии // Живая старина, 1893. Вып. 2. С. 283–296; Яго ж. Исследования и статьи. Т. 1: Этнография и социология, обычное право, статистика белорусская письменность. Киев, 1909. С. 150–158, 392–394.
9. Русские заветные сказки. М., 1992.
10. Топорков А.П. Малоизвестные источники по славянской этносексологии (к. XIX – н. XX в.) // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991. С. 301–318.
11. Баршчэўскі І. З гісторыі фаллёктанізму // Зап. Аддзел гуманіт. навук. Кн. 4: Працы Катэдры этнографіі. Т. 1: Сыштак 1. Менск, 1928. С. 49–80.
12. Шлюбскі А. Матар’ялы да вывучэння фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч. II. Менск, 1928. – С. 75–99.

13. Беларусы: У 8 т. Т. 3: Бандарчык В.К. Гісторыя этнаграфічнага вывучэння. Мн., 1999.
14. Никольский Н.М. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности. Мн., 1956.
15. Радзінная паэзія. Мн., 1971.
16. Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Мінская вобласць. Мн., 1995.
17. Да прыкладу: М. Нікольскі пазначае эратычны змест каравайнага абраду ў традыцыйным вяселлі (Никольский Н.М. Происхождение... С. 191–218); Н.Гілевіч указвае на эратычную двухсансоўнасць беларускіх загадак (Гілевіч Н. Паэтыка беларускіх загадак. Мн., 1976. С. 61–63).
18. Валодзіна Т.В. Талака ў сістэме духоўнай культуры беларусаў. Мн., 1997; Яе ж: Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў. Мн., 1999; Кухаронак Т.І. Радзінныя звычай і абраады беларусаў. Мн., 1993; Яе ж: Абраадавае рэгуляванне паводзін моладзі ў беларускай вёсцы (к. XIX – п. XX ст.) // Весці АН Беларусі. Сер. грамад. навук. 1995, № 3. С. 93–98; Лобач У. Беларуская эротыка: »Харошанька прытанцуй, каго любіш – пацалуй« // Новая зямля, 1994, № 11. С. 7.
19. Успенский Б.А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // *Studia Slavica*. 1983. Т. 29. С. 33–69; 1987. Т. 33. С. 37–76; Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – н. XX в. Л., 1988; Токарев С.А. Эротические обычаи // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычая. М., 1983. С. 98–105; Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991; Русский эротический фольклор. М., 1995. ды інш.
20. Кон И.С. Сексуальность и нравственность // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. М., 1990.
21. Тахо-Годи А.А. Эрот // Мифы народов мира. Т. 2 М., 1992. С. 668–669.
22. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М., 1992.
23. Слово о полку Игореве. Л., 1990.
24. Паэзія беларускага земляробчага календара. Мн., 1992.
25. Токарев С.А. Эротические обычаи // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычая. М., 1983.
26. Черникова И.В. Отношения »человек-природа« от античности до современности // Философия и общество, 1999, № 3. С. 132–149.
27. Глядзі: Чаго на свеце не бывае: Антырэлігійныя казкі, анекдоты, прыказкі ўсходнеславянскіх народаў. Мн., 1990.
28. Сержптоўскі А.К. Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета. Мн., 2000.
29. Песні народных свят і абраадаў. Мн., 1974.
30. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
31. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993.
32. Валодзіна Т.В. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў. Мн., 1999.
33. Жыцця адвечны лад: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 2. Мн., 1998.

34. Байбурин А.К. Обрядовые формы половой идентификации детей // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Л., 1991. С. 257–265.
35. Сержптуўскі А.К. Прымкі і забабоны беларусаў-палешукоў. Мн., 1998.
36. Wereńko F. Przyczynek do Lecznictwa lubowego // Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. T. 1. Kraków, 1896, s. 99–228.
37. Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи... в Витебской Белоруссии. Витебск, 1897.
38. Арлова Г.П. Беларуская народная педагогіка. Мн., 1993.
39. Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Т. 1. Kraków, 1897.
40. Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вып. 8. Вильна, 1912.
41. Байбурин А.К. Ритуал... С. 56-58; Толстой Н.И., Усачева В.В. Волосы // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.
42. Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. III. СПб., 1894.
43. Бернштам Т.А. Совершеннолетие девушки в метафорах игрового фольклора (традиционный аспект русской культуры) // Этнические стереотипы..., с. 234–257.
44. Гульні, забавы, ігрышчы. Мн., 1996.
45. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 1: Бытовая и семейная жизнь белорусов в обрядах и песнях. СПб., 1887. Ч. 1.
46. Зімовыя песні. Мн., 1975.
- 46<sup>Δ</sup> Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыццё, Спадчына. Светапогляд. Мн., 2000.
47. Барташэвіч Г.А. Матывы шлюбу ў зімовай абрааднасці і паэзіі // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1988, № 4.
48. Насовіч І.І. Слойнік беларускай мовы. Мн., 1983.
49. Иванов В.В., Топоров В.Н. Балтийская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1991. С. 153–159.
50. Дмитриев М.А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильна, 1869.
51. Янкоўскі Ф.М. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. Мн., 1962.
52. Вяселле: Песні. Кн. 6. Мн., 1988.
53. Загадкі. Мн., 1972.
54. Романов Е.Р. Очерк быта нищих Могилевской губернии // Этнографическое обозрение. 1890. № 4.
55. Иванов В.В., Топоров В.Н. Купала // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1992. С. 29.
56. Зямная дорога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 3. Мн., 1999.
57. Народныя казкі-байкі, апавяданні і мудраслоўі. Мн., 1983.
58. Народны тэатр. Мн., 1983.
59. Вяселле: Песні. Кн. 1. Мн., 1980.
60. Прыпейкі. Мн., 1989.
61. Гілевіч Н. Паэтыка беларускіх загадак. Мн., 1976.
62. Романов Е.Р. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Ч. 1. Вильно, 1911.

63. Шейн П.В. Материалы для изучения быта... Ч. III. СПб., 1903.
64. Довнар-Запольский М.В. Заметки по белорусской этнографии // Живая ста-  
рина. 1893. Вып. 2. С. 283–296.
65. Жартоўныя песні. Мн., 1974.
66. Песні Беласточчыны. Мн., 1997.
67. Фальклёр у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў. Мн., 1997.
68. Песні пра каханне. Мн., 1978.
69. Радзіны: Абрад. Песні. Мн., 1998.
70. Анохин Г.И. Брак и община в Дании в IX-XIX вв. // Скандинавский сборник.  
Вып. XXXIII. Таллин, 1990. С. 135–148.
71. Веснавыя песні. Мн., 1979.
72. Балады. Кн. 2. Мн., 1978.
73. Никифоровский Н.Я. Белорусские песни »частушки«. Вильно, 1911.
74. Зянко У.Б. Спадчына маёй маці. Мн., 1993.
75. Лірычныя песні. Мн., 1976.
76. Восеньская і талочныя песні. Мн., 1981.
77. Шейн П.В. Белорусские народные песни. СПб., 1874.
78. Дай, Божа, знаць, з кім век векаваць: Беларуская народная варажба. Мн.,  
1993.
79. Замовы. Мн., 1992.
80. Ажэшка Эліза. Выбраныя творы. Мн., 2000.
81. Варлыга А. Забабоны. Ню Йорк, 1972.
82. Рапанович Я. Беларуская прыказкі, прымаўкі і загадкі. Мн., 1958.
83. Аникиевич К.Т. Сенненский уезд Могилевской губернии. Могилев, 1907.
84. Беларускі народны соннік. Мн., 1996.
85. Федароўскі М. Люд Беларускі. Вяселле. Мн., 1991.
86. Szukiewicz W. Niektóre werzenia, przesądy i zababony ludu naszego, legiendy i  
podania // Kwartalnik Litewski 1910. T. 2.
87. Романов Е.Р. Белорусский сборник. Т. 1. Вып. 1-2. Киев, 1885.
88. Богданович А. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Этнографический очерк. Гродно, 1895.
89. Шейн П.В. Материалы для изучения быта... Ч. II. СПб., 1893.
90. Нікольскі М.М. Жывёлы ў звычаях, абрадах і вераннях беларускага сялян-  
ства. Менск, 1933.
91. Вяселле. Песні. Кн. 2. Мн., 1981.
92. Гуркоў У.С., Якімовіч Ю.А. Камора // Этнографія Беларусі. Энцыклапедыя.  
Мн., 1989. С. 239–240.
93. Семенов Ю.И. Пережитки первобытных форм отношений полов в обычаях  
русских крестьян XIX – н. XX в. // Этнографическое обозрение, 1996, № 1, с.  
32–48.
94. Кухаронак Т.І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў. Мн., 1993.
95. Иванов В.В. Кузнец // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1992. С.  
21–22.
96. Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. II. СПб., 1893.
97. Jeleńska E. Wieś Komarowicze w pow. Mozyrskim // Wiśla, 1891/ Т. 5, kn. 2. S.  
479–520.

98. Гопан А. Миф и символ. М., 1994.
99. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Т. 4. П-Р. – Mn., 1980.
100. Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 1. Mn., 1996.
101. Gloger Z. Zabobony rolnicze // Biblioteka warszawska, 1876. T. 2, s. 376–379.
102. Иванов В. Приметы и поверья крестьян Витебского уезда, Витебской губернии // Записки С.-Зап. отделения ИРГО. Вильно, 1910,. Кн. 1. С. 208–213.
103. Валодзіна Т.В. Талака ў сістэме духоўнай культуры беларусаў. Mn., 1997.
104. Ляцкий Е.А. Материалы для изучения творчества и быта белорусов. М., 1898. Ч. 1.
105. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914.
106. Сержптуоўскі А.К.К азкі і апавяданні беларусаў-палешукоў. Mn., 1999.
107. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. Mn., 1992.
108. Выслоўі. Mn., 1979.
109. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Т. 3. Вильна, 1867.
110. Мараш Я.Н. Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии в XVIII в. Mn., 1974.
111. Документы обличают: Реакционная роль религии и церкви на территории Белоруссии. Mn., 1964.
112. Federowski M. Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. T. III. Warszawa, 1903.
113. Легенды і паданні. Mn., 1983.
114. Киркор А. Белорусское Полесье // Живописная Россия. Т.ІІІ. СПб., 1882.
115. Антalogія беларускага народнага анекдота і жарта. Mn., 2001.

### Eros v beloruski ljudski kulturi

*Uladzimir Lobač*

Članek obravnava seksualno simboliko in povezave v beloruski ljudski kulturi 19. st. in zgodnjega 20. stoletja. Posebnosti seksualne kulture in simbolizma beloruske etnične skupnosti raziskuje avtor s pomočjo analize velikega števila etnografskih in etnoloških virov. Posebno pozornost posveča erotičnim sestavinam v subkulturi mladih Belorusov: seksualne motive v šegah ob poroki in rojstvu. Opredeljuje pa tudi vsakodnevne stereotipe o spolnih odnosih.